

591.0.11

I. С.

# Марксызм і нацыянальнае пытаньне



Выданье Беларускага Сял.-Раб. Пасольскага Клюбу.

ВІЛЬНЯ — — — — 1929 г.

ДРУКАРНЯ Я. ЛЕВІНА, ВІЛЬНЯ, НЯМЕЦКЛЯ 22

2000  
12. 21. 29.

I. C.

# Марксызм і нацыянальнае пытаньне



Выданье Беларускага Сял.-Раб. Гасольскага Клубу.

---

ВІЛЬНЯ ————— 1929 г.

---

ДРУКАРНЯ Я. ЛЕВІНА, ВІЛЬНЯ, НЯМЕЦКАЯ 22.



1542.944

Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001008714341

Гэрыод контр-рэвалюцыі ў Рәсей прынёс ня толькі „пяруны й маланкі”, але й расчараванье ў руху, няверу ў сілы грамады. Верылі ў „съветлую будучыну”, і людзі змагаліся разам, незалежна ад нацыянальнасьці: агульныя пытаньні раней за ўсё! Закралася ў душу сумненьне, і людзі пачалі разыходзіцца па нацыянальных кватэрах: хай кожны спадзяеца толькі на сябе! „Нацыянальная проблема” раней за ўсё.

У той-ж час краіна перажывала вялікае разбурэнье эканамічнага жыцьця. 1905 год не прайшоў дарма: рэшткі прыгоннага ўкладу на вёсцы атрымалі яшчэ адзін удар. Рад ураджаяў пасля галадовак і наступіўши потым прамысловы пад'ём пасунулі наперад капіталізм. Дыфэрэнцыяцыя ў вёсцы і рост гарадоў, разьвіццё гандлю й шляхоў зносін зрабілі вялікі крок наперад. Гэта асабліва справядліва ў адносінах да краін. Але ўсё гэта не магло не пасунуть наперад процесу гаспадарчай консолідацыі нацыянальнасьцяў Рәсей. Паміж апошніх павінен быў выявіцца больш інтэнсыўны рух.

У tym-жа кірунку абуджэння нацыянальнасьцяў рабіў уплыў асталаиваўшыся за гэты час „констытуцыйны рэжым”. Рост газэт і наагул літэратуры, некаторая свабода друку й культурных установаў, рост народных тэатраў і г. д. бяз сумлення дапамагалі ўзмацненню „нацыянальных пачуцьцяў“.

Дума з яе выбарнай кампаніяй і палітычнымі групамі дала новыя магчымасці для ажыўлення нацый, новы шырокі шлях для мобілізацыі апошніх.

А паўстаўшая зьверху хваля ўзброенага нацыяналізму, цэлы рад рэпрэсіўных мер з боку ўлады, караючай пом-

стаю акраіны за іх любоў к свабодзе — выклікалі ў адказ хвалю нацыяналізму зьнізу, пераходзячага, калі-ні-калі, у грубы шовінізм. Узмацненьне сіонізму сярод жыдоў, узмацненьне шовінізму ў Польшчы, панісламізм сярод татар, узмацненьне нацыяналізму сярод армян, грузін, украінцаў, агульны нахіл грамадзянства ўбок антысэмізму, — усё гэта факты ўсім вядомыя.

Хваля нацыяналізму ўсё мацней насоўвалася, пагражаячы захапіць працоўныя масы. І чым больш нішчыўся вызваленчы рух, tym больш узмацнялася й красавала рунь нацыяналізму.

У гэты цяжкі момент на соцыял-дэмократую ўскладалася вялікая місія — перамагчы нацыяналізм, усьцерагчы масы ад агульнае „пошасьці“.

Толькі адна соцыял-дэмократыя магла зрабіць гэта, выставіўши проціў нацыяналізму сталую зброю інтэрнацыяналізму — еднасць і непадзельнасць клясавай барацьбы. І чым мацней насоўвалася хваля нацыяналізму, tym грамчэй павінен быў гучэць голас сацыял-дэмакратыі за брацтва й еднасць пролетараў усіх нацыянальнасцяў Рasei. Прыгэтым асабліва станоўчымі й непарушнымі павінны былі быць акраінныя соцыял-дэмократы, якім прыходзілася беспасярэдна спатыкацца з нацыяналістычным рухам.

Але ня ўсе соцыял-дэмократы былі варты ўзложанай на іх высокай місіі, раней за ўсё, соцыял-дэмократы на акраінах. Бунд, раней падкрэсліваўшы агульныя заданьні, цяпер пачаў выстаўляць на першы плян свае асобныя, чиста нацыянальныя мэты; справа дашла да таго, што „святкаванье суботы“ й „прызнанье жаргону“ Бунд абвясыціў баявым пунктам сваёй выбарнай кампаніі<sup>1</sup>). За Бундам ішоў Каўказ: адна частка каўкаскіх соцыял-дэмократаў, ня прымаўшая раней разам з другімі каўкаскімі с.-д. „культурна-нацыянальной аўтономії“, цяпер выстаўляе яе, як чарговае патрабаванье<sup>2</sup>). Мы ўжо не гаворым аб кон-

<sup>1)</sup> Гл. „Ізвещ. IX конф. Бунда“.

<sup>2)</sup> Гл. „Ізвещ. август. конфер.“.

фэрэнцыі ліквідатараў, дыплёматычна санкцыянаўашую нацыяналістычныя хістаньні<sup>1)</sup>).

Але вывад з гэтага той, што пагляды расейскай соцыял-дэмократыі па нацыянальных пытаньнях не для ўсіх яшчэ с.-д. ясны.

Бязумоўна патрэбна глыбокае абсуджэнне нацыянальнага пытаньня з усіх бакоў. Патрэбна згуртаваная, няўпінная праца сталых соцыял-дэмократаў проці нацыяналістычнага туману, скуль-бы ён ня йшоў.

## 1. Н А Ц Ы Я.

Што такое нацыя?

Нацыя—гэта, раней за ўсё, супольства, пэўнае супольства людзей.

Супольства гэта ня ёсьць ні расавае і ні племеннае. Сучасная італьянская нацыя склалася з рымлян, гэрманцаў, этрускаў, грэкаў, арабаў і г. д. Французская нацыя збудавалася з галаў, рымлян, брытаў, гэрманцаў і г. д. Тоё смае трэба сказаць аб ангельцах, немцах і іншых нацыях утвораных з людзей розных расаў і племеніньяў. Такім чынам, нацыя—не расавае й не племеннае, а гістарычна-утворанае супольства людзей.

З другога боку, бязумоўна, што вялікія дзяржавы Кіра І Аляксандра не маглі быць названы нацыямі, хоць і склаліся гістарычна, з аб'яднаньня розных племеніньяў і расаў. Гэта былі ня нацыі, а выпадковыя і мала-звязаныя конглёмэраты грамад, раскіданых і аб'яднаных у залежнасці ад паспехаў альбо няўдач таго, ці іншага заваёўцы.

Такім чынам нацыя не выпадковы і ня эфэмэрны конглёмэрат, а непарушнае супольства людзей.

Але ня ўсякае моцнае супольства складае нацыю. Аўстрый і Расея таксама моцныя супольствы, аднак ніхто іх не называе нацыямі. Чым адрозніваецца супольства нацыянальнае, ад супольства дзяржаўнага?

<sup>1)</sup> Гл. Там-жа.

Між іншым тым, што нацыянальнае супольства ня можа існаваць без агульнае мовы, у той час, як для дзяржавы агульная мова не абавязкова. Чэская нацыя ў Аўстрыі і польская ў Рашеі былі-б немагчымы без агульнае для іх мовы, між тым як цэласьці Рашеі і Аўстрыі не перашкаджае існаванье ў сярэдзіне іх цэлага шэрагу моваў. Справа йдзе, вядома, аб жывых народных мовах, а не аб афіцыяльна-канцылярскіх.

Такім чынам, супольнасьць мовы, як адна з характэрных рысаў нацыі.

Вядома, гэта не азначае, што розныя нацыі заўсёды ў ўсюды гавораць на розных мовах, альбо ўсе, гаворачыя на аднай і тэй самай мове, абавязкова складаюць адну нацыю. Агульная мова для кожнай нацыі, але не абавязкова розныя мовы для розных нацыяў!

Няма нацыі, якая гаварыла-б адразу на розных мовах, але гэта яшчэ ня значыць, што ня можа быць двух нацыяў, гаворачых на аднай мове. Ангельцы й паўночна-амэрыканцы гавораць на аднай мове, і ўсё-ж-такі яны не складаюць аднай нацыі. Тоё самае можна сказаць аб нарвэжцах і датчанах, ангельцах і ірляндцах.

Але чаму, напрыклад, ангельцы і паўночна-амэрыканцы не складаюць аднай нацыі, ня гледзячы на супольнасьць мовы?

Раней за ўсё таму, што яны жывуць не на аднай, а на розных тэрыторыях. Нацыя складаецца доўгімі рэгулярнымі зносінамі, сумесным жыцьцём людзей з пакаленіня ў пакаленіне. А доўгае сумеснае жыцьцё немагчыма бяз супольнай тэрыторыі. Ангельцы й амэрыканцы жылі раней на аднай тэрыторыі — Англіі, і складалі адну нацыю. Потым адна частка ангельцаў перасялілася з Англіі на новую тэрыторыю ў Амэрыку і тутака, на новай тэрыторыі, з цягам часу склала новую паўночна-амэрыканскую нацыю.

Розныя тэрыторыі выклікалі збудаванье розных нацыяў.

Такім чынам, супольнасьць тэрыторыі, як адна з харктэрных рысаў нацыі.

Але гэта яшчэ ня ўсё. Супольнасьць тэрыторыі сама па сабе яшчэ не дае нацыі. Для гэтага, апрача таго, патрэбна нутраная экономічная сувязь, злучаючая асобныя часткі нацыі ў адно цэлае.

Англія і Паўночная Амэрыка ня маюць паміж сабой гэтай сувязі, і таму яны складаюць дзіве розныя нацыі. Але й самі паўночна-амэрыканцы не атрымалі-б назвы нацыі, калі-б асобныя куткі Паўночнай Амэрыкі ня былі звязаны паміж сабой у экономічнае цэлае, дзякуючы падзелу працы паміж імі, разьвіцьцю шляхоў зносін і г. д.

Возьмем, напрыклад, Грузію. Грузіны дарэформных часоў жылі на аднай тэрыторыі і гаварылі на агульной мове; ня гледзячы на гэта, яны, удумна кажучы, не складалі аднай нацыі, бо, раскіданыя на цэлы рад адарваных адзін ад другога княстваў, яны не маглі жыць супольным экономічным жыцьцём, у працягу вякоў вялі яны паміж сабою войны, руйнавалі свае тэрыторыі, зварачваліся за дапамогай да пэрсаў і туркаў у барацьбе са сваімі братамі.

Эфэмэрнае й выпадковае аб'яднанье княстваў, якое іншы раз трапілася правесьці якому-небудзь удачніку-цару, у лепшым выпадку, захапляла толькі вышэйшыя адміністрацыйныя сферы, хутка руйнуючыся ад капрызаў князёў і індыферэнтызму сялян. Іначай не магло быць пры экономічнай раздробленасці Грузіі. Грузія, як нацыя, зьявілася толькі ў другой палове XIX веку, калі зьнішчэнне прыгону і рост экономічнага жыцьця краіны, разьвіцьцё шляхоў зносін і зьяўленье капиталізму, выклікалі падзел працы паміж асобнымі часткамі Грузіі, дарэшты зьнішчылі гаспадарчую замкнутасць княстваў, звязаўшы іх у адно цэлае.

Тое самае мы можам сказаць і аб іншых нацыях, якія праходзілі праз стадью фэодалізму, развіваючы з цягам часу ў сябе капиталізм.

Такім чынам, супольнасьць экономічнага жыцьця, эко-

номічная сувязь, як адна з характэрных асаблівасцяў нацыі.

Але й гэта яшчэ ня ўсё. Апрача вышэй сказанага, трэба прыняць яшчэ пад ўвагу асаблівасці духоўнага складу людзей, аб'яднаных у нацыю. Нацыі адрозніваюцца адна ад аднэй ня толькі ўмовамі іх жыцьця, але і таксама духоўным воблікам, які выяўляеца ў асаблівасцях нацыянальнай культуры. Калі гаворачыя аднэю моваю Англія, Паўночная Амэрыка і Ірляндыйя складаюць усё-ж-такі трывозныя нацыі, дык у гэтым вялікую ролю йграе той асобны псыхічны склад, які выпрацаваўся ў іх з пакаленія ў пакаленіне пад уплывам розных умоваў жыцьця.

Зразумела, сам па сабе псыхічны склад, альбо так званы, „нацыянальны харектар“ ня лёгка можа быць азначаны, але, пакольку ён выяўляеца ў асаблівасцях культуры аднэй і тэй-же нацыі, яго можна добра прасачыць і нельга пакідаць бяз увагі.

Няма чаго казаць, што „нацыянальны харектар“ не зъяўляеца чымсьці непарушным, даным назаўсёды; ён зъмяняеца разам з умовамі жыцьця; але пакольку ён існуе ў кожны даны момант,—ён накладае сваю пячатку на твар нацыі.

Такім чынам, супольнасць псыхічнага складу, што выяўляеца ў супольнасці культуры, як адна з характэрных рысаў нацыі.

Такім чынам, мы вычарпалі ўсе адзнакі нацыі.

Нацыя — гэта гістарычна-складзеная, стальная супольнасць мовы, тэрыторыі, экономічнага жыцьця, псыхічнага складу, які выяўляеца ў супольнасці культуры.

Пры гэтым зразумела, што нацыя, як кожная гістарычная зьява, падлягае закону зьмен, мае сваю гісторыю, пачатак і канец.

Патрэбна, бязумоўна, падкрэсліць, што ні адна з вышэй пералічаных адзнакаў, узятых паасобку, ня можа здаволіць пры азначэнні нацыі. Скажам больш того: — ад-

сутнасьць хаця-б аднэй з гэтых адзнакаў зробіць тое, што нацыя перастае быць нацыяй.

Магчыма ўявіць сабе людзей з супольным нацыянальным харектарам і ўсё-ж-такі нельга сказаць, што яны складаюць адну нацыю, калі іх экономічнае жыцьцё коціцца рознымі калінамі, калі яны насяляюць розныя тэрыторыі і гавораць на розных мовах. Гэткім прыкладам могуць служыць расійскія, галіцыйскія, амэрыканскія, грузінскія, горскія жыды, нескладаючыя, па нашай думцы, адзінай нацыі.

Можна прадставіць сабе людзей з агульнай тэрыторыяй і экономічным жыцьцём, якія, ня гледзячы на гэта, не складаюць аднэй нацыі, калі іх ня звязвае супольная мова і „нацыянальны харектар“. Гэткія, напрыклад немцы і латышы ў Прыбалтыцкай краіне.

Нарэшце, нарвэжцы й датчане гавораць аднэй мовай, але не складаюць аднэй нацыі, з прычыны адсутнасьці другіх адзнакаў.

Толькі прысутнасьць усіх адзнакаў узятых разам дае нам нацыю.

Можа здавацца, што „нацыянальны харектар“ зьяўляецца не аднэй з харектэрных рысаў, а адзінаю істотнаю адзнакаю нацыі, прычым рэшта адзнакаў складаюць толькі ўмовы разьвіцця нацыі, а не яе адзнакі. Гэтага погляду трymаюцца, напрыклад, вядомая ў Аўстрый с.-д. тэорэтыкі нацыянальнага пытання Р. Шпрынгэр і, асабліва О. Баўэр.

Разгледзім іх тэорыю нацыі.

Па Шпрынгэру: „Нацыя—гэта хаўрус адналькова думаючых і адналькова гаворачых людзей“. Гэта ёсьць „культурная супольнасьць групы сучасных людзей, ня звязаная з зямлёр“<sup>1</sup>.

Такім чынам, хаўрус аднолькова думаючых і гаворачых людзей, як-бы яны ня былі адрознены ад другога і дзе-б яны ня жылі.

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. проблемы“. Р. Шпрынгэра, ст. 43. изд. Общ. П., 1909 г.

Баўэр ідзе яшчэ далей.

„Што такое нацыя,—пытаецца ён,— ці ёсьць гэта супольнасьць мовы, якая злучае людзей у нацыю.

Але ангельцы і ірляндцы гавораць аднай мовай, не складаюць, аднак, адзінага народу; жыды зусім ня маюць агульной мовы і складаюць, тым-няменш, нацыю<sup>1</sup>).

Дык што прадстаўляе з сябе нацыя?

„Нацыя—гэта адносная супольнасьць характару“<sup>2</sup>).

Але што такое характар, у даным выпадку — нацыянальны характар?

Нацыянальны характар — гэта ёсьць „сума адзнакаў, адрозніваючых людзей аднай ад людзей другой нацыянальнасьці, комплекс фізычных і духоўных якасцяў, якія адрозніваюць адну нацыю ад другой“<sup>3</sup>).

Баўэр, пэўна, ведае, што нацыянальны характар ня падае з неба, і таму ён дадае „характар людзей нічым іншым не вызначаецца, як іх лёсам“ што... „нацыя ёсьць нішто іншае, як супольнасьць лёсу“, які вызначаецца ў сваю чаргу „ўмовамі, у якіх людзі знаходзяць сродкі да свайго жыцця і пры якіх яны разъмяркоўваюць продукты сваёй працы“<sup>4</sup>).

Такім чынам, мы падышлі да найбольш „поўнага“, як кажа Баўэр, азначэння нацыі. „Нацыя — гэта злучнасьць людзей, звязаных у супольства характару на грунце супольнага лёсу“<sup>5</sup>).

Такім чынам, супольнасьць нацыянальнага характару на грунце супольнага лёсу, узятая без абавязковай сувязі з агульнаю тэрыторыяй, моваю і экономічным жыццём.

Але што-ж у гэткім выпадку астaeцца ад нацыі? Аб якой нацыянальнай супольнасьці можа быць гутарка ў лю-

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вопрос и социал-демократия“, О. Бауэр, изд. „Серп“, 1909 г. ст. 1—2.

<sup>2)</sup> Гл. там-жа, стар. 6.

<sup>3)</sup> Гл. там-жа, стар. 2.

<sup>4)</sup> Гл. там-жа, стар. 24—25.

<sup>5)</sup> Гл. там-жа, стар. 129.

дзей, якія экономічна падзелены адзін ад другога, якія жывуць на розных тэрыторыях і з пакаленіня ў пакаленіне гавораць на розных мовах?

Баўэр гаворыць аб жыдох, як аб нацыі, хоць яны „зусім ня маюць агульной мовы”, але аб якой „супольнасьці лёсу” і нацыянальнай сувязі можа быць гутарка, напрыклад, у грузінскіх, дагэстанскіх, расейскіх і амэрыканскіх жыдоў, якія зусім адарваны адзін ад аднаго, жывуць на розных тэрыторыях і гавораць на розных мовах?

Памянёныя жыды жывуць, бяз сумненія, агульным экономічным і політычным жыцьцём з грузінцамі, дагэстанцамі, расейцамі, амэрыканцамі, у агульной з імі культурнай атмосфэры; гэта ня можа не накладаць на іх нацыянальныя характеристар сваёй пячаткі; калі што і асталося ў іх супольнага — дык гэта рэлігія, агульнае паходжаньне і некаторыя рэшткі нацыянальнага характеристару. Усё гэта не падлягае сумненію. Але, як можна з дакладнасьцю гаварыць, што акасьцянеўшыя рэлігійныя абрады й спарахнельня псыхолёгічныя рэшткі маюць мацнейшы ўплыў на „лёс“ памянёных жыдоў, чымся акружаючае іх жывое соцыяльна-экономічнае і культурнае асяродзьдзе? А толькі пры гэткім поглядзе магчыма гаварыць аб жыдох наагул, як аб адзінай нацыі.

Чым-жа адрозніваецца нацыя Баўэра ад містычнага „нацыянальнага духу“ съпрытуалістаў?

Баўэр праводзіць непраходную мяжу паміж „характэрнай рысай“ нацыі (нацыянальныя характеристары) і „ўмовамі“ іх жыцьця, адрываючы іх адно ад другога. Але што такое нацыянальныя характеристары, як не адбітак умоваў жыцьця, як ня згустак уражанья ў, атрыманых ад акружаючага асяродзьдзя? Якім чынам можна абмяжоўвацца адным толькі нацыянальным характеристарам, аддзяляючы і адрываючы яго ад парадзіўшага яго грунту?

Потым, чым, уласна гаворачы, адрозніваецца ангельская нацыя ад паўночна-амэрыканской у канцы XVIII і ў пачатку XIX веку, калі Паўночная Амэрыка называлася

яшчэ „Новай Англіяй“? Бязумоўна, што не нацыянальным харктарам, бо паўночна-амэрыканцы былі выхадцамі з Англіі, яны ўзялі з сабой у Амэрыку, апрача ангельскае мовы, яшчэ ангельскі нацыянальны харктар і, пэўна, не малі яго так хутка страціць, хоць пад уплывам новых умоваў у іх, бязумоўна, выпрацоўваўся свой асобны харктар. І, усё-ж-такі, ня гледзячы на большую, альбо меншую супольнасць харктару, яны ўжо складалі тады асобную ад Англіі нацыю. Відаць, „Новая Англія“, як нацыя, адрознівалася тады ад Англіі, як нацыі, не асобным нацыянальным харктарам, альбо ня столькі нацыянальным харктарам, колькі асобным ад Англіі асяродзьдзем, умовамі жыцьця.

Такім чынам, зразумела, што папраўдзе ня існуе ніякае адзінае выразнае адзнакі нацыі. Існуе толькі сума адзнакаў, з якіх, пры параўнаньні нацыяў, выдзяляецца больш выразна то адна адзнака (нацыянальны харктар), то другая (мова), то трэцяя, (тэрыторыя, экономічныя ўмовы). Нацыя прадстаўляе злучэнье ўсіх адзнакаў, узятых разав.

Погляд Баўэра, які злучае нацыю з нацыянальным харктарам, адрывае нацыю ад грунту й перарабляе яе ў якуюсьці бязумоўную сілу. Атрымоўваецца ня нацыя, жывая, дзейная, а штосьці містычнае, неазначанае і загробнае. Бо, кажу яшчэ раз для прыкладу, што гэта за жыдоўская нацыя, якая складаецца з грузінскіх, дагэстанскіх, расейскіх, амэрыканскіх і другіх жыдоў, члены якой не разумеюць адзін другога (гавораць на розных мовах), жывуць у розных частках земнае кулі, ніколі адзін другога ня бачаць, ніколі ня выступяць супольна, ні ў спакойны, ні ў ваенны час? Не, не для гэткіх „нацыяў“, нацыяў толькі на паперы, складае сацыял-дэмократыя сваю нацыянальную програму. Яна можа лічыцца толькі з дзейнымі, жывымі, жывучымі агульным нацыянальным жыцьцём нацыямі, якія самі прымушаюць лічыцца з сабою.

Баўэр, як відаць, не адрознівае нацыю, якая зъяўляецца гістарычнай катэгорыяй, ад пляменінія, якое зъяўляецца катэгорыяй этнографічнай.

Усё-ж-такі, Баўэр сам, як відаць, адчувае слабасць сваёй позыцыі. Рашуча заяўляючы ў пачатку сваёй кнігі аб жыдох, як аб нацыі,<sup>1)</sup> Баўэр у канцы кнігі робіць па-праўку, гаворачы, што „капіталістычнае грамадзянства нагул не дае ім (жыдом) захавацца, як нацыі“<sup>2)</sup> асымілюючы іх з другімі нацыямі.

Прычына аказваецца ў тым, што „жыды ня маюць замкнутай колёнізацыйнай краіны“<sup>3)</sup> ў той час, як такая краіна маецца, напрыклад, у чэхаў, якія павінны, па думцы Баўэра, захавацца як нацыя.

Карацей: прычына—у адсутнасці агульной тэрыторыі.

Разважаючы такім чынам, Баўэр меўся давесьці, што нацыянальная аўтономія ня можа быць вымаганьнем жыдоўскіх працаўнікоў<sup>4)</sup>, але ён тым самым зьбіў з позыцыі сваю ўласную тэорыю, паводле якой агульнасць тэрыторыі ня лічыцца аднэй з адзнакаў нацыі.

Але Баўэр ідзе далей. У пачатку сваёй кнігі ён ра-шучча заяўляе, што „жыды зусім ня маюць агульнае мовы і складаюць, тым ня менш, нацыю“<sup>5)</sup>. Але не дабраўшыся яшчэ да сто трыццатай старонкі, Баўэр ужо мяняе фронт і рашуча заяўляе: „не падлягае сумненію, што ніякая нацыя не магчыма без агульнае мовы“<sup>6)</sup>.

Баўэр тутака меўся давесьці, што „мова — гэта важнейшы сродак зносін паміж людзьмі“<sup>7)</sup>, але разам з тым ён неспадзявана давёў і тое, чаго ён ня зьбіраўся даводзіць, а іменна: нягрунтоўнасць сваёй уласнай тэорыі нацыі, непрызнаючай значэнья супольнасці мовы.

Так сама сябе разъбівае, сшытая ідэалістычнымі ніткамі, тэорыя.

<sup>1)</sup> Гл. 2 ст. яго кнігі.

<sup>2)</sup> Гл. там-жа ст. 389.

<sup>3)</sup> Гл. там-жа ст. 388.

<sup>4)</sup> Гл. ст. 396.

<sup>5)</sup> Гл. ст. 2.

<sup>6)</sup> Гл. ст. 130.

<sup>7)</sup> Гл. ст. 130.



## 2. НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ.

Нацыя зъяўляеца ня праста гістарычнай катэгорыяй, а гістарычнай катэгорыяй пэўнай эпохі, эпохі ўзросту капіталізму. Процэс ліквідацыі фэодалізму й развіцьця капіталізму зъяўляеца ў той самы час процэсам складаньня людзей у нацыі.

Так адбывалася справа, напрыклад у Заходній Эўропе; ангельцы, французы, гэрманцы, італьянцы склаліся ў нацыі пры пышным росквіце капіталізму, перамогшага фэодальну расьцярушанасць.

Але складанье нацыі азначала тамака разам з тым ператварэнье іх у самастойныя нацыянальныя дзяржавы. Ангельская, французская і іншыя нацыі зъяўляюца ў той самы час ангельскай і інш. дзяржавамі. Ірляндыя, якая засталася па-за межамі гэтага процэсу, не мяняе агульнага малюнку.

Некалькі йначай адбывалася справа ў Усходній Эўропе. У той час, як на Захадзе нацыі разьвіліся ў дзяржавы, на Усходзе склаліся міжнацыянальныя дзяржавы, дзяржавы, якія складаюцца з некалькіх нацыянальнасьцяў. Гэткімі зъяўляюцца: Аўстра-Венгрыя, Расія. У Аўстрыйі найбольш разьвітымі ў політычных адносінах зъявіліся немцы, яны і ўзялі на сябе справу аб'яднанья аўстрыйскіх нацыянальнасьцяў у дзяржаве. У Венгрыі найбольш падгатаванымі да дзяржаўнай організаванасці апынуліся мадзяры, аснова венгерскіх нацыянальнасьцяў, ім і належыць справа аб'яднанья Венгрыі. У Расіі аб'яднанье нацыянальнасьцяў узялі на сябе велікары, якія мелі на чале моцную і зорганізованую дваранскую вайсковую бюрократыю.

Так адбывалася справа на Усходзе. Гэты асаблівы спосаб складаньня дзяржаваў мог знайсці сабе месца толькі пры ўмовах неразбуранага яшчэ фэодалізму, пры ўмовах слаба разьвітага капіталізму, калі адсунутыя на задні плян дробныя і адсталыя нацыянальнасьці не паспелі яшчэ экономічна консолідавацца ў цэлыя нацыі.

Але капіталізм пачынае разьвівацца і ў усходніх дзяржавах. Развіваецца гандаль і шляхі зносін. Паўстаюць вялікія гарады. Нацыі эконо мічна згуртоўваюцца. Уварваўшыся ў спакойнае жыцьцё адсунутых на задні плян нацыянальнасцяў, капіталізм прабуджае апошнія і выклікае рух сярод іх. Развіцьцё друку й тэатру, дзейнасць Рэйхстагу (у Аўстрыі) і Думы (у Pacei) дапамагаюць узмацненню „нацыянальных пачуцьцяў“. Нарадзіўшаяся нацыянальная інтэлігэнцыя захопліваеца „нацыянальной ідэяй“ і працуе ў гэтым-ж кірунку.

Але прабуджаныя да самастойнага жыцьця адціснутыя нацыі ўжо не складаюцца ў незалежныя самастойныя дзяржавы: яны спатыкаюць на сваім шляху моцныя перашкоды з боку кіруючых станаў пануючых нацыяў, якія даўно ўжо сталі на чале дзяржавы. Спазніліся!..

Так складаюцца ў нацыі чэхі, палякі і г. д. у Аўстрыі; харваты, румыны і інш. у Вэнгрыі; латышы, літоўцы, украінцы, палякі, армяне і інш. у Pacei. Тоё, што было выключннем у Заходній Эўропе (Ірландыя), на Усходзе зрабілася правілам.

На заходзе Ірландыя адгукнулася на выключнае становішча нацыянальным рухам. На Усходзе прабуджаныя нацыі павінны былі адгукнуцца тым-ж.

Так складаліся ўмовы, якія папіхалі маладыя нацыі ўсходу Эўропы на барацьбу.

Барацьба пачалася й разгарэлася, уласна кажучы, не паміж нацыямі ў цэлым, а паміж пануючымі клясамі камандуючых і падлеглых нацый.

Барацьбу вядуць звычайна альбо гарадзкая дробная буржуазія прыгнечанай нацыі супроць буйнай (чэхі й немцы), альбо сялянская буржуазія прыгнечанай нацыі проці памешчыкаў (русы і палякі), альбо ўсёя „нацыянальная“ буржуазія проці кіруючага дваранства камандуючай нацыі. (Польшча, Літва, Украіна ў Pacei).

Буржуазія—галоўная дзейная асoba.

Асноўнае пытанье для маладой буржуазіі — рынак. Збыць свае тавары й перамагчы ў конкурэнцыі з буржуазіяй іншай нацыянальнасьці—вось яе мэта. Адсюль яе жаданье—забясьпечыць сабе „свой“, „родны“ рынак. Рынак — першая школа, дзе буржуазія вучыцца нацыяналізму.

Але справа, звычайна, не абмяжоўваецца рынкам. У барацьбу замешваеца напалавіну фэодальная, напалаўіну буржуазная бюрократыя кіруючай нацыі са сваімі методамі „цягнуць“ і ня „пушчаць“. Буржуазія кіруючай нацыі—усёроўна ці яна зъяўляеца дробнай, ці буйнай—атрымоўвае магчымасць „хутчэй“ і больш „рашуча“ распраўляцца са сваім конкурэнтам. „Сілы“ злучаюцца і пачынаеца цэлы рад абмяжоўваючых мер проці „інароднай“ буржуазіі, якія пераходзяць часта ў рэпрэсіі. Барацьба з гаспадарчай сферы пераносіцца ў політычную. Абмежаванье свабоды перамяшчэння, уціскі мовы, абмежаванье выбарных праў, скарачэнье школ, рэлігійныя ўціскі і інш. усё гэта сыпецца на галаву „конкурэнта“. Зразумела, гэткія меры ставяць сваёй мэтай ня толькі дабрабыт буржуазных клясаў нацыі, якая стаіць на чале, але й спэцыфічна, гэтак кажучы, каставая мэты кіруючай бюрократыі. Але з пункту погляду вынікаў гэта ўсёроўна: буржуазныя клясы й бюрократыя ў даным выпадку ідуць поруч — усёроўна, ці мы гаворым аб Аўстра-Вэнгрыі, ці аб Расіі.

Паміж съціснутай з усіх бакоў буржуазіі прыгнечанай нацыі, зразумела, пачынаеца рух. Яна зъвяртаеца да „родных нізоў“ і пачынае гласіць аб „бацькаўшчыне“, выдаючы сваю ўласную справу за справу агульна народную. Яна складае сваю армію з „землякоў“ у інтэрэсах „бацькаўшчыны“. І „нізы“ не заўсёды застаюцца не захопленымі гэтым клічам: рэпрэсіі зъверху зачапляюць і іх, выклікаючы ў іх нездаваленне.

Так пачынаеца нацыянальны рух.

Моц нацыянальнага руху вызначаецца тым, у якой

меры ў ім прымаюць удзел шырокія колы нацыі, пролетарыят і сялянства.

Ці стане пролетарыят пад съцяг буржуазнага нацыяналізму, — гэта залежыць ад ступені разьвіцьця клясавых супярэчнасьцяў, ад съядомасьці й арганізаваннасьці пролетарыяту. У пролетарыяту ёсьць свой уласны выпрабаваны съцяг і ён ня мае патрэбы становіцца пад съцяг буржуазіі.

Што датыча сялян, то ўдзел у нацыянальным руху з іх боку залежыць раней за ўсё ад характару рэпрэсыяў. Калі рэпрэсыі зачапляюць пытаньні „зямлі“, як гэта мела месца ў Ірляндыі, дык шырокія масы сялян, не чакаючы, становіцца пад съцяг нацыянальнага руху.

З другога боку, калі, напрыклад, у Грузіі няма больш-меныш сталага антырасейскага нацыяналізму, дык гэта перш-на-перш таму, што тамака няма расейскіх памешчыкаў, альбо расейскай буйнай буржуазіі, якія маглі-б даць грунт для гэтага нацыяналізму ў масах. У Грузіі ёсьць антыармянскі нацыяналізм, але гэта таму, што тамака ёсьць армянская буйная буржуазія, якая, душачы дробную, яшчэ неўзмоцненую грузінскую буржуазію, пасоўвае апошнюю да антыармянскага нацыяналізму.

У залежнасьці ад гэтих фактараў нацыянальны рух прымае альбо масавы характар, усё больш ды больш пашыраючыся (Ірляндыя, Зах. Галіцыя), альбо ён пераходзіць у рад дробных боек, выліваючыся ў скандалы й „барацьбу за вывескі“ (некаторыя гарадкі Богэміі).

Зьмест нацыянальнага руху, зразумела, ня можа быць паўсюды аднолькавым: ён цалком азначаецца разнастайнымі запатрабаваньнямі, якія гэты рух выстаўляе. У Ірляндыі рух мае аграрны характар, у Богэміі — характар мовы; тутака грамадзяне патрабуюць раўнапраўя й рэлігійнай свабоды, тамака — „сваіх“ чыноўнікаў, альбо свайго сойму. У розных запатрабаваньнях нярэдка прасьвечаюць розныя рысы, якія характарызуюць нацыю наогул (мова, тэрыторыя і др.). Варта ўвагі, што нідзе не спаткаеш запатраба-

ваньня аб Баўэраўскім усёабымаючым „нацыянальным харкторы“. Яно й зразумела: „нацыянальны харктор“, узяты сам па сабе, ня можа быць азначаны і, як правідлова адмечіў І. Штрасэр, „з ім політыку няма чаго рабіць“<sup>1)</sup>.

Гэткімі зъяўляюцца наогул формы й харктор нацыянальнага руху.

Са сказанага вышэй зразумела, што нацыянальная барацьба ў умовах уздымаючагася капіталізму зъяўляецца барацьбой буржуазных клясаў паміж сабою. Іншы раз буржуазіі ўдаеца ўцягнуць у нацыянальны рух пролетарыят, і тагды нацыянальная барацьба па надворнаму выгляду прымае „агульна-народны“ харктор, але гэта толькі з надворнага боку. У істоце сваёй яна астаеца буржуазнай, выгоднай і жаданай, галоўным чынам, для буржуазіі.

Але з усяго гэтага не выцякае, што пролетарыят не павінен змагацца з політыкаю ўціску нацыянальнасьцяў.

Абмежаванье свабоды перамяшчэнья, адсутнасць выбарных праў, ўціскі мовы, скарачэнье школ і іншыя рэпрэсыі зачапляюць працоўныя масы ня менш, калі ня больш, чымся буржуазію. Гэткае становішча можа толькі затрымаць справу свабоднага разьвіцця духоўных сілаў пролетарыяту прыгнечаных нацый. Нельга гаварыць аб поўным разьвіцці духоўных здольнасьцяў татарскага альбо жыдоўскага працаўніка, калі яму не даюць магчымасці карыстацца роднай мовай на сходах і лекцыях, калі ім зачыняюць школы.

Але палітыка нацыянальных рэпрэсій не бясьпечна для справы пролетарыяту і з другога боку яна адцягае ўвагу шырокіх колаў ад пытаньняў соцыяльных, пытаньняў клясавай барацьбы — у бок пытаньняў нацыянальных, пытаньняў агульных для пролетарыяту й буржуазіі, а гэта складае багаты грунт для хлусьлівых прамоў аб „гармоніі“.

<sup>1)</sup> Гл. яго „Der arbeiter und die Nation“ стар. 33, 1912 г.

інтарэсаў“, для зацямнення клясавых інтарэсаў пролетарыяту, для духоўнага прыгону працоўных.

Гэтым самым ставіцца сталая перашкода справе аб'яднанья працаўнікоў усіх нацыянальнасьцяў. Калі значная частка польскіх працаўнікоў да гэтых часоў ня прымае ўдзелу ў міжнацыянальным працоўным руху, калі яна дагэтуль знаходзіцца ў духоўным прыгоне ў польскай буржуазіі, — дык гэта, галоўным чынам, таму, што старадаўная антыпольская палітыка „власть имущих“ дае грунт для гэтага прыгону, робіць перашкоды вызваленьню працоўных мас з пад гэтага ярма.

Але політыка рэпрэсіяў на гэтым не затрымліваецца. Ад „систэмы“ ўціску яна нярэдка пераходзіць да систэмы нацкоўвання нацыяў, да „систэм“ разні й пагромаў. Зразумела, апошняя ня ўсюды й незаўсёды магчыма, але тамака, дзе яна магчыма, — пры адсутнасці элемэнтарных свабод, — тамака яна нярэдка страшэнна пашыраецца, пагражаюты патапіць справу аб'яднанья працоўных у крыві й съязах. Каўказ і Поўдзень Рәсей даюць ня мала прыкладаў. „Падзяляй і ўладай“—вось якая мэта політыкі нацкоўвання. І пакольку гэтая політыка ўдаецца, яна зьяўляецца вялізарным злом для пролетарыяту, вялікай перашкодай у справе згуртавання працаўнікоў усіх нацыянальнасьцяў дзяржавы.

Але працаўнікі зацікаўлены ў поўным злучэнні ўсіх сваіх таварышоў у адзіную міжнацыянальную армію, у хуткім і аканчальным іх вызваленьні ад духоўнага прыгону буржуазіі, у поўным і свабодным развіцці духоўных сіл сваіх братоў, да якой-бы нацыі яны не належылі.

Дзеля гэтага працаўнікі змагаюцца і будуць змагацца проці палітыкі ўціску нацыяў, як і проці палітыкі нацкоўвання ў усіх яе выглядах.

Дзеля гэтага соцыял-дэмократыя ўсіх краёў абвяшчае права нацыі на самавызначэнне.

Права на самавызначэнне, гэта значыць што: толькі сама нацыя мае права вызначаць свой лёс, гэта значыць,

што ніхто ня мае права сілком умешваца ў жыцьцё нацыі, руйнаваць яе школы і іншыя ўстановы, ламаць яе традыцыі й звычаі, уціскаць яе мову, памяншаць яе правы.

Гэта, зразумела, ня значыць, што соцыял-дэмократыя будзе падтрымліваць усё і ўсякія звычаі і ўстановы нацыі. Змагаючыся проціў гвалтаў над нацыяй, яна будзе бараніць толькі права нацыі. самой вызначыць свой лёс, вядучы ў той самы час агітацыю проціў шкодных установаў і звычаяў гэтай нацыі з тым, каб даць магчымасць працаўнікам данай нацыі вызваліцца ад іх.

Права на самавызначэнне, гэта значыць, што нацыя можа пабудавацца па свайму жаданню, гэта значыць, што яна мае права збудаваць сваё жыцьцё на асновах аўтаноміі, што яна мае права мець з другімі нацыямі фэдэратыўныя адносіны, што яна мае права зусім аддзяліцца. Нацыя сувэрэнна, і ўсе нацыі роўнапраўны.

Гэта, зразумела, ня значыць, што соцыял-дэмократыя будзе бараніць кожнае вымаганье нацыі. Нацыя мае права вярнуцца нават к старым парадкам, але гэта яшчэ ня значыць, што соцыял-дэмократыя падпішацца пад гэткаю пастанову нацыі. Абавязкі соцыял-дэмократыі, якая бароніць інтэрэсы пролетарыяту, і права нацыі, складзенай з розных клясаў, дзъве розныя рэчы.

Змагаючыся за права нацыі на самавызначэнне, соцыял-дэмократыя ставіць сабе мэтаю зьніштожыць політыку ўціску нацыі, зрабіць яе немагчымай і гэтым перашкодзіць барацьбе паміж нацыямі, давесьці яе да мінімуму.

Гэтым істотна адрозніваецца палітыка съядомага пролетарыяту ад палітыкі буржуазіі, якая старанна працуе над тым, каб паглыбіць і разьдзьмухаць нацыянальную барацьбу, працягнуць і абвастрыць нацыянальны рух.

Вось, дзякуючы гэтаму, ня можа стаць съядомы пролетарыят пад „нацыянальны“ съяг буржуазіі.

Дзякуючы гэтаму, так званая эволюцыйна-нацыянальная палітыка, якая прапануеца Баўэрам, ня можа зрабіцца.

палітыкай пролетарыяту. Спраба Баўэра зьліць у вадно сваю „эволюцыйна - нацыянальную“ палітыку з палітыкай „сучаснае працоўнае клясы“<sup>1)</sup> зъяўляеца спробаю дапасаваць клясавую барацьбу працаўнікоў да барацьбы нацыяў.

Лёсы нацыянальнага руху, па істоце сваёй буржуазныя, зразумела, звязаны з лёсам буржуазіі. Канчатак нацыянальнага руху магчымы толькі пры ўмове зьнішчэння буржуазіі. Толькі ў царстве соцыялізму можа быць асталявана поўная згода. Але давясці нацыянальную барацьбу да мінімума, падрэзаць яе ў карані, зрабіць яе максымальна няшкоднай для пролетарыяту—магчыма і ў межах капіталізму. Аб гэтым съведчаць, хоць-бы прыклады Швейцарыі і Амэрыкі. Дзеля гэтага патрэбна дэмократызаваць краіну і даць нацыям магчымасць свабоднага разьвіцця.

### 3. ПАСТАНОЎКА ПЫТАНЬНЯ.

Нацыя мае права свабодна вызначаць свой лёс. Яна мае права пабудавацца так, як ёй пажадана, не нарушаючы, зразумела, правоў іншых нацый. Гэта не падлягае ніякім спрэчкам. Але якім чынам яна павінна пабудавацца, якія формы павінна прыняць яе будучая конструкцыя, калі прыняць пад увагу дабрабыт большасці нацыі, і перш за ўсё пролетарыяту?

Нацыя мае права пабудавацца аўтономна. Яна мае права нават аддзяліцца. Але гэта яшчэ не азначае, што яна павінна гэта рабіць пры ўсялякіх умовах, што аўтономія альбо сэпарацыя ўсюды й заўсёды будуць выгодны для нацыі, іначай кажучы, для яе большасці — для працуючых мас. Закаўкаскія татары, як нацыя, могуць, сабраўшыся, скажам, на сваім сойме, паддацца ўплыву сваіх ба-гоў і мул і, дзякуючы гэтаму, адбудаваць нанова старыя парадкі і пастановіць аддзяліцца ад дзяржавы. Паводле сэнсу, які замыкаеца ў пункце аб самавызначэнні, яны

<sup>1)</sup> Гл. кнігу Баўэра, ст. 166.

маюць на гэта поўнае права. Але, ці паслужыць гэта на карысцьцу працуючых калаў татарскай нацыі. Ці можа соцыял-дэмократыя індыфэрэнтна глядзець на тое, як багі і мулы вядуць за сабою масы ў справе вырашэння нацыянальнага пытаньня? Ці не павінна соцыял-дэмократыя прыняць актыўны ўдзел у справе і зрабіць пэўны ўплыў на волю нацыі? Ці не павінна яна выступіць з конкретным плянам вырашэння пытаньня, плянам найбольш выгадным для татарскіх масаў?

Але якое вырашэнне больш за ўсё сумесна з карысцю працуючых мас? Аўтономія, фэдэрацыя, альбо сэпарацыя?

Усё гэта — пытаньні, вырашэнне якіх залежыць ад конкретных гістарычных умоваў, якія акружаюць даную нацыю.

Больш таго. Умовы, як і ўсё, мяняюцца, і вырашэнне, правільнае для данага моманту, можа зъявіцца зусім ня-прыгодным для другога моманту.

У палове XIX веку Маркс быў прыхільнікам аддзялення расейскай Польшчы, і ён меў рацыю, бо тады ставілася пытаньне аб вызваленіі вышэйшай культуры ад руйнаваўшай яе ніжэйшай. І пытаньне стаяла тады не ў тэорыі толькі, не акадэмічна, а на практыцы, у самым жыцьці.

У канцы XIX веку польскія марксістыя выказваюцца ўжо проці аддзялення Польшчы, і яны таксама маюць правідовы погляд, бо за апошнія 50 гадоў адбыліся глыбокія зьмены ў бок экономічнага й культурнага збліжэння Расеі і Польшчы. Апрача таго, за гэтыя часы пытаньне аб аддзяленіі з пытаньня практычнага перарабілася ў пытаньне акадэмічнае, якое магло хваляваць хіба толькі зарубежных інтэлігэнтаў. Гэта ня выключае, зразумела, магчымасці вядомых нутраных і надворных коньюнктур, пры якіх пытаньне аб аддзяленіі Польшчы зноў можа стаць на чаргу.

Гэта значыць, што вырашэнне нацыяналь-

нага пытаньня магчыма толькі ў звязку з гісторычнымі ўмовамі, узятымі ў іх разьвіцьці.

Экономічныя, політычныя і культурныя ўмовы, акружаючыя даную нацыю, — гэта адзіны ключ к вырашэнню пытаньня аб тым, як павінна асталявацца тая, ці іншая нацыя, якія формы павінна прыняць яе будучая конструкцыя. Прыгэтым магчыма, што для кожнай нацыі прыдзеца асобна вырашаць пытаньне.

Калі дзе й канечна патрэбна дыалектычная пастаноўка пытаньня, дык гэта якраз тутака, у нацыянальным пытаньні.

Дзеля гэтага мы павінны рашуча выказвацца проціў аднаго вельмі пашыранага, але й вельмі агульнага спосабу „вырашэння“ нацыянальнага пытаньня, які вядзе свой пачатак ад Бунду.

Мы гаворым аб лёгкім мэтодзе адсылкі на аўстрыйскую й паўднёва-славянскую<sup>1)</sup> соцыял-дэмократыю, якая бач ужо вырашыла нацыянальнае пытаньне, і ў якой расейскія соцыял-дэмократы павінны проста запазычыць гэта вырашэнье. Прыгэтым спадзяюцца, што ўсё, што, скажам, правідлова для Аўстрыі правідлова й для Рәсей. Выпускаеца з віду самае важнае й рашучае ў даным выпадку: конкретныя гісторычныя ўмовы ў Рәсей наогул і ў жыцьці кожнай асобнай нацыі ў межах Рәсей паасобку.

Паслухайце, напрыклад, вядомага бундаўца В. Касоўскага:

„Калі на IV зьездзе Бунду аргаварваўся прынцыпавы бок пытаньня (справа йдзе аб нацыянальным пытаньні I. С.), дык прапазыцыя аднаго з членаў зьезду вырашиць пытаньне наўзор рэзолюцыі паўднёва-славянскай соцыял-дэмократычнай партыі выклікала агульнае спагаданьне. У рэзультате „Зезд аднаголосна прыняў... нацыянальную аўтономію“<sup>2)</sup>.

І—толькі! Ні аналізу расейскай жыцьцёвасці, ні выяўленыя ўмоваў жыцьця жыдоў у Рәсей: спачатку запазы-

<sup>1)</sup> Паў.-слав. соцыял-дэмокр. працуе на дне Аўстрыі.

<sup>2)</sup> „Вопросы национальности“ В. Касоўскага, ст. 16—17.

чалі вырашэньне ў паўднёва-славянскай соцыял-дэмократычнай партыі, потым „спагадалі“ яму, а затым „аднаголосна прынялі“! Гэтак ставяць і „вырашаюць“ бундаўцы нацыянальнае пытаньне ў Рәсей...

Між тым, Аўстрыя і Рәсей прадстаўляюць зусім розныя ўмовы. Гэтым і тлумачыцца, што соцыял-дэмократыя ў Аўстрыі, якая прыняла нацыянальную програму ў Брунене (1899 г.) паводлуг рэзолюцыі паўднёва-славянскай соцыял-дэмократычнай партыі (праўда з некоторымі нязначнымі папраўкамі) зусім непарасейску падходзіць да пытаньня, і зразумела, непарасейску яго вырашае.

Раней за ўсё пастаноўка пытаньня. Як ставяць пытаньне аўстрыйскія тэорэтыкі нацыянальнай аўтономіі, тлумачы Брунскай нацыянальнай програмы і рэзолюцыі паўднёва-славянскай соцыял-дэмократычнай партыі, Шпрынгэр і Баўэр?

„Мы пакідаем тутака, кажа Шпрынгэр, без адказу пытаньне аб тым, ці магчыма наогул дзяржава нацыянальнасьцяў і ці вымушаны, упаасобку, аўстрыйскія нацыянальнасьці скласці адно політычнае цэлае; гэтыя пытаньні мы будзем лічыць вырашанымі. Для таго, хто нязгодзен з памянёной магчымасцю й абавязковасцю, нашы досьледы будуць, зразумела, бязгрунтоўнымі. Наша тэма кажа: даная нацыі вымушаны вясьці супольнае існаванье; якія праўныя формы дадуць ім магчымасць жыць найлепш? <sup>1)</sup>.“

Такім чынам, дзяржаўная цэласць Аўстрыі, як асноўны пункт.

Тое самое кажа Баўэр:

„Мы грунтуемся на тэй думцы, што аўстрыйскія нацыі астануцца ў тым-жэ дзяржаўным хаўрусе, у якім яны цяпер жывуць, і пытаемся, якія-ж у межах гэтага хаўрусу будуць адносіны нацый паміж сабою і ўсіх іх да дзяржавы“ <sup>2)</sup>.

Ізноў-жа: цэласць Аўстрыі першым чынам.

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. проблемы“ ст. 14, Шпрынгера.

<sup>2)</sup> Гл. „Нац. вопр. и соц.-дем.“ стр. 339, О. Баўэра.

Ці можа так ставіць пытанье расейская соцыял-дэмократыя? Не, ня можа. І ня можа яна таму, што з самага пачатку стаіць на пункце погляду самавызначэння нацыі, у сілу якога нацыя мае права на аддзяленьне. Нават бундэвец Гольдблат згадзіўся з тым на другім зъездзе расейскай соцыял-дэмократыі, што апошняя ня можа адмовіцца ад пункту погляду самавызначэння. Вось што кажа Гольдблат:

„Супроць права на самавызначэнне нельга спрачаца. У выпадку, калі якая-небудзь нацыя змагаецца за самастойнасць, дык перашкаджаць гэтаму нельга. Калі Польшча не пажадае ўступіць у „законны шлюб“ з Расеяй, дык ня нам ёй перашкаджаць у гэтым“.

Усё гэта так. Але адсюль выцякае, што асноўныя пункты ў аўстрыйскіх і расейскіх с.-д. ня толькі не аднолькавы, а, наадварот, праста процілеглы.

Ці магчыма пасьля гэтага гаварыць аб магчымасці запазычанья нацыянальнай программы ў аўстрыйцаў.

Далей. Аўстрыйцы думаюць правясьці ў жыцьцё „свабоду нацыянальнасцяў“ шляхам дробных рэформ, паступовым крокам. Пропануючы нацыянальную аўтономію, як практычную меру, яны зусім ня думаюць аб грунтоўных зьменах, аб дэмократычна-вызваленчым руху, якога ў іх ня маецца ў пэрспэктыве. Між тым, расейскія марксістыя звязваюць пытанье аб „свабодзе нацыянальнасцяў“ з магчымымі грунтоўнымі зьменамі, з дэмократычна-вызваленчым рухам, ня маючы грунту спадзявацца на рэформы. А гэта істотна змяняе справу ў сэнсе магчымага лёсу нацыяў у Расеі.

„Зразумела, кажа Баўэр, нельга думаць, каб нацыянальная аўтономія зьявілася ў рэзультате вялікага вырашэння, съмелай рашучай дзейнасці. Крок за крокам будзе йсьці Аўстрыя к нацыянальнай аўтономіі, марудным і балочым процесам, цяжкай барацьбой, дзякуючы якой законадаўства і ўправа будуць знаходзіцца ў становішчы хранічнай паралізаванасці.“

Не, ня шляхам вялікага законадаўчага акту, а мноствам асобных законаў, якія павінны выдавацца для асобных краінаў, асобных супольняў, будзе збудаваны новы дзяржаўны прававы лад”<sup>1)</sup>.

Тое самае кажа Шпрынгэр:

„Я добра ведаю, піша ён, што інстытуты падобнага роду (органы нацыян. аўтономіі І. С.) складаюцца ня ў год і не ў дзесятак гадоў. Рэорганізацыя аднае толькі прускае управы запатрабавала доўгага часу... Прусіі патрэбны былі два дзесяцёхлецьці для канчатковага асталяванья сваіх асноўных адміністрацыйных установаў. Дзеля гэтага хай ня думаюць, што я ня ведаю, колькі часу й колькі труднасьцяў запатрабуеўца для Аўстрыі”<sup>2)</sup>.

Усё гэта вельмі зразумела. Але ці могуць расейскія марксістыя ня звязваць нацыянальнага пытаньня са „съмелай рашучай дзейнасцю“? Ці могуць яны спадзявацца на частковыя рэформы... „на мноства асобных законаў“, як на сродак здабыванья „свабоды нацыянальнасцяў“? А калі яны ня могуць і не павінны рабіць гэтага, дык ці-ж не зразумела адсюль, што методы барацьбы й перспектывы ў аўстрыйцаў і расейцаў зусім розныя. Якім чынам магчыма пры гэткім становішчы абмяжоўвацца аднабочнай і палавінчатай нацыянальнай аўтономіяй аўстрыйцаў? Адно з двух: або прыхільнікі запазычанья не спадзяюцца на рашучыя й съмелыя ўчынкі, або яны спадзяюцца на іх, але „ня ведаюць, што цяўпуць“.

Нарэшце, Расея й Аўстрыя стаяць перад зусім рознымі чарговымі задачамі, дзеля чаго і метод вырашэння нацыянальнага пытаньня дыктуеца розна.

Аўстрыя жыве ў умовах парлямэнтарызму, без парлямэнту пры сучасных умовах тамака разьвіцьцё немагчыма. Але парлямэнцкае жыцьцё й законадаўства Аўстрыі нярэдка зусім спыняюцца, дзякуючы сваркам нацыянальных партыяў. Гэтым і тлумачыцца хранічны крызіс,

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вэпрос“, Баўэра, ст. 422.

<sup>2)</sup> Гл. „Нац. проблемы“, Шпрынгэра, ст. 281—282.

якім Аўстрыя даўно ўжо хварэе. Дзеля гэтага нацыянальнае пытанье тамака складае вось політычнага жыцьця, зьяўляеца пытаньнем існаваньня. Ня дзіўна дзеля гэтага, што аўстрыйскія с.-д. політыкі працуець раней за ўсё над вырашэньнем пытаньня аб нацыянальных спрэчках, стараюца вырашыць яго, зразумела, на грунце ўжо існуючага парламэнтарызму, парламэнцкім способам.

Ня тое ў Pacei. Папершае, у Pacei, „дзякую богу“, няма парламэнту. Падругое—і гэта галоўнае, восьcio політычнага жыцьця Pacei зьяўляеца не нацыянальнае пытанье, а аграрнае. Дзеля гэтага лёс расейскага пытаньня, а значыць і „вызваленіе“ нацый, звязваюца ў Pacei з вырашэньнем аграрнага пытаньня, іначай кажучы, з зынішчэньнем прыгонных рэштак, з дэмократызацыяй краю. Гэтым і тлумачыцца, што ў Pacei нацыянальнае пытанье выступае не як самастойнае й рашукае, а як частка агульнага, больш важнага пытаньня, вызваленія з-пад прыгонных рэштак краіны.

„Бясплодзьдзе аўстрыйскага парламэнту, піша Шпрынгэр, тым толькі і выкліканы, што кожная рэформа выклікае ў сярэдзіне нацыянальных партыяў спрэчкі, якія руйнуюць іх еднасьць, і правадыры партыяў дзеля гэтага ўнікаюць усяго таго, што пахне рэформамі. Прогрэс Аўстрыі наогул магчым толькі ў тым выпадку, калі нацыям будуть даны іх уласныя праўныя позіцыі; гэта пазбавіць іх ад абавязкаў тримаць у парламэнце рэгулярныя баявыя атрады і дасьць ім магчымасць звярнуцца да вырашэння гаспадарчых і соцыяльных задачаў“<sup>1)</sup>.

Тое самае кажа Баўэр:

„Нацыянальная згода патрэбна раней за ўсё дзяржаце. Дзяржава зусім ня можа цярпець, каб законадаўства спынялася з прычыны нейкага нікчэмнага пытаньня аб мове, з прычыны маленькой спрэчкі знэрваваных людзей

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вопр.“ Шпрынгэр, ст. 281—282.

на якім небудзь нацыянальным рубяжы, з-за якой небудзь новай школы”<sup>1)</sup>.

Усё гэта зразумела. Але ня менш зразумела, што ў Рэсеі нацыянальнае пытанье стаіць на зусім іншым грунце. Не нацыянальнае, а аграрнае пытанье вырашае лёс прогрэсу ў Рэсеі, нацыянальнае пытанье—падзагаднае.

Такім чынам, розная пастаноўка пытання, розныя пэрспэктывы й мэтоды барацьбы, розныя чарговыя задачы,—ці-ж не зразумела, што пры гэткім становішчы рэчаў браць прыклады з Аўстрыі і займацца запазычаньнем программы могуць толькі папяровыя людзі, „вырашаючыя“ нацыянальнае пытанье па-за межамі простору й часу?

Яшчэ раз: конкретныя гістарычныя ўмовы, як асноўны пункт, дыалектычная пастаноўка пытання, як адзіная правідловая пастаноўка — гэта ключ к вырашэнню нацыянальнага пытанья.

#### 4. НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АЎТОНОМІЯ.

Вышэй мы гаварылі аб фармальным баку аўстрыйскай нацыянальнай программы, аб мэтодолёгічных асновах, на моцы якіх расейскія марксісты ня могуць праста ўзяць прыклад у аўстрыйской соцыял-дэмократыі і зрабіць яе програму сваёй.

Паговорым цяпер аб самой программе ў яе істоте.

І так, якой зъяўляецца нацыянальная программа аўстрыйскіх соцыял-дэмократаў?

Яна выяўляецца ў двух словах: нацыянальная аўтономія.

Гэта азначае, папершае, што аўтаномія даецца ня Чэхіі альбо Польшчы, залюдненым, галоўным чынам, чэхамі й палякамі, а наогул чэхам і палякам, незалежна ад тэрыторыі, усёроўна, якую-б краіну Аўстрыі яны не залюднялі.

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вопр.“ Баўэр ст 401.

Дзеля гэтага аўтономія гэта носіць назуву нацыянальны, а не тэрыторыяльны.

Гэта значыць, папершае, што раскіданыя па розных куткох Аўстрыі чэхі, палякі, немцы і г. д., узятыя персональна паасобку, арганізуюцца ў цэлым нацыі, і як гэткія, уваходзяць у склад аўстрыйскай дзяржавы. Аўстрыя будзе прадстаўляць у гэткім выпадку, не хаўрус аўтономных краін, а хаўрус аўтономных нацыянальнасьцяў, арганізаваных незалежна ад тэрыторыі.

Гэта значыць, патрэцяе, што агульна-нацыянальныя ўстановы, якія павінны быць утвораны для гэтых мэтаў у палякоў, чэхаў і г. д., будуць займацца не політычнымі пытаньнямі, а толькі культурнымі. Спэцыфічна політычныя пытаньні згуртуюцца ў агульнааўстрыйскім парлямантьце (рэйхстаге).

Дзеля гэтага аўтономія гэта носіць яшчэ назуву культурны, культурна-нацыянальны.

А вось і тэкст программы, прынятай аўстрыйскай соцыял-дэмократыі на Брунскім конгрэсе ў 1899 г.<sup>1)</sup>.

Успомніўшы аб tym, што „нацыянальныя спрэчкі ў Аўстрыі перашкаджаюць політычнаму прогрэсу“, што „канчатковае вырашэнне нацыянальнага пытання ёсьць раней за ўсё культурная патрэба“, што „вырашэнне магчыма толькі пры праудзіва-дэмократычным грамадзянстве, збудаваным на падставе агульнага, простага й роўнага выбарнага права“—програма кажа далей:

Захаваньне й разьвіцьцё нацыянальных асаблівасцяў народаў<sup>2)</sup> Аўстрыі магчыма толькі пры поўным роўнапраўі і пры адсутнасьці усялякага ўціску. Дзеля гэтага раней за ўсё павінна быць адкінута систэма

<sup>1)</sup> За яе галасавалі і прадстаўнікі паўднёва-славянскай с.-д. партыі. Гл. „Дебаты по нац. вопросу на Брюнском партэйтаге“ стар. 72. 1906 г.

<sup>2)</sup> У расейскім перакладзе М. Паніна (гл. кнігу Баўэра ў пер. Паніна) замест „национ. особен.“ сказана „нац. индивідуальности“. Панін неправідлова пераклаў гэта месца. У нямецкім тэксьце няма слова „індывідуальнасьць“, тамака гаворыцца о „Nationalen Eigenart“ г. зн. аб асаблівасцях, што далёка не адно й тое. I. C.

бюрократычнага дзяржаўнага цэнтралізму, таксама, як і фэодальныя прывілеі асобных краінаў.

Пры гэтых і толькі пры гэтых умовах у Аўстрыі зможа асталявацца нацыянальны парадак, замест нацыянальных сварак; гэты парадак павінен گрунтавацца на наступных падставах:

1. Аўстрыя павінна быць арганізавана ў дзяржаву, заснаваную на дэмократычным хаўрусе нацыянальнасьцяў.

2. Замест гістарычных каронных земляў павінны быць утвораны нацыянальна абмежаваныя корпорацыі з уласным самасправаваньнем; у кожнай з іх законадаўства і управа знаходзілася-б у руках нацыянальных палат, выбіраемых на падставе агульнага, простага й роўнага галасаванья.

3. Аўтономныя краіны ёнай і тэй-жа нацыі складаюць разам нацыянальна-адзіны хаўрус, які вырашае свае нацыянальныя справы зусім аўтономна.

4. Правы нацыянальных меншасцяў забяспечваюцца асобным законам, які выдаецца імпэрскім парламентам.

Уканцы програма заклікае да салідарнасьці ўсіх нацыяў Аўстрыі<sup>1)</sup>.

Ня цяжка прымеціць, што ў праграме гэтай засталіся некаторыя съляды „тэрыторыялізму“, але наогул яна зьяўляецца формулай нацыянальнай аўтономіі. Не дарма Шпрынгэр, першы агітатар нацыянальнай аўтономіі, спатыкае яе з захапленнем<sup>2)</sup>. Баўэр таксама разъдзяляе яе, даючы ёй назву „тэорэтычнай перамогі“<sup>3)</sup> нацыянальнай аўтономіі; толькі ў інтарэсах большай яснасьці ён пропануе пункт 4 замяніць больш конкретнай фольмуліроўкай, гаворучай аб патрэбе „арганізацыі нацыянальнае меншасці ў сярэдзіне кожнай аўтономнай краіны ў публічна-прававую корпорацыю“ для загадваньня школьнімі і іншымі культурнымі справамі<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Гл. „Vereandhungen des Gesamtparteitages в Брюнне“ 1899 г.

<sup>2)</sup> Гл. „Нац. Пробл.“ Шпрынгера, ст. 286.

<sup>3)</sup> Гл. „Нац. вопрос“, Баўэра, ст. 549.

<sup>4)</sup> Гл. „Нац. вопрос“ Баўэра, ст. 556.

Гэткай зъяўляеца нацыянальная програма аўстрый-скай соцыял-дэмократыі.

Разглядзім яе навуковыя падставы.

Паглядзім, як абясноўвае аўстрыйская соцыял-дэмократыя пропанаваную ёю нацыянальную аўтономію.

З'вернемся да тэарэтыкаў апошняй, да Шпрынгэра і Баўэра.

Грунтам нацыянальнай аўтономіі зъяўляеца разуменне нацыі, як хаўрусу асоб незалежна ад пэўнай тэрыторыі.

Нацыянальнасць па Шпрынгэру, не знаходзіца ні ў якой істотнай сувязі з тэрыторыяй; нацыя — аўтономныя персональныя хаўрусы<sup>1)</sup>.

Баўэр таксама гаворыць аб нацыі, як аб „персональным супольстве“, якое „не карыстаецца выключным панаваннем у якой-небудзь пэўнай краіне“<sup>2)</sup>.

Але асобы, складаючыя нацыю, незаўсёды жывуць аднэй зълітаю масаю, — яны часта падзяляюцца на групы і ў гэткім выглядзе пранікаюць у чужыя нацыянальныя організмы.

Гэта капіталізм гоніць іх у розныя краіны й гарады на заробкі. Але, уваходзячы ў чужыя нацыянальныя краіны і складаючы тамака меншасці, групы гэтыя церпяць ад мясцовых нацыянальных большасцяў у сэнсе ўціску мовы, школы і г. д. Адсюль нацыянальныя спрэчкі, адсюль „няпрыгоднасць“ тэрыторыяльнай аўтономіі. Адзіны выхад з гэтакага становішча, па думцы Шпрынгэра і Баўэра,—арганізаваць раскіданыя ў розных мясцох дзяржавы меншасці данай нацыянальнасці ў адзін агульны міжклясавы нацыянальны хаўрус. Толькі гэткі хаўрус мог бы абараніць, па іх думцы, культурныя інтарэсы нацыянальных меншасцяў, толькі ён здолеў бы спыніць нацыянальныя спрэчкі.

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. Пробл.“ Шпрынгэра, ст. 74.

<sup>2)</sup> Гл. „Нац. пробл.“, ст. 19.

„Бязумоўна патрэбна, кажа Шпрынгэр, даць нацыянальнасцям правідловую арганізацыю, даць ім правы і абавязкі<sup>1</sup>). Зразумела, „закон лёгка стварыць, але ці дасьць ён тыя вынікі, якіх ад яго чакаюць“... „Калі жадаюць стварыць закон для нацыі, дык раней таго трэба стварыць самыя нацыі“<sup>2</sup>). „Без арганізаваньня нацыянальнасцяў стварэньне нацыянальнага права й спыненъне нацыянальных спрэчак немагчыма“<sup>3</sup>).

У тым-жа сэнсе кажа Баўэр, калі ён выстаўляе як „запатрабаванье працоўнае клясы“, арганізацыю меншасцяў у публічна-праўныя корпорацыі на грунце персанальнага прынцыпу<sup>4</sup>).

Але як арганізуваць нацыі? Як вызначыць прыналежнасць асобы к тэй ці іншай нацыі?

„Гэтая прыналежнасць, кажа Шпрынгэр, вызначаецца нацыянальнымі матрыкуламі; кожны жыхар краіны павінен абвясьціць аб сваёй прыналежнасці да якой-небудзь нацыі<sup>5</sup>).

„Персанальны прынцып, кажа Баўэр, мяркуеца па тым, што жыхарства падзеліцца па нацыянальнасцям, на грунце свабодных заяваў дарослых грамадзян: дзеля чаго і „павінны быць загатаваны нацыянальныя кадастры“<sup>6</sup>).

Далей. „Усе немцы, кажа Баўэр, у нацыянальна-адзінародных краінах, затым усе немцы, занесеныя ў нацыянальныя кадастры падвойных краін, складаюць німецкую нацыю і выбіраюць нацыянальную раду“<sup>7</sup>).

Тое самае патрэбна сказаць аб чэхах, паляках і інш.  
„Нацыянальная рада, па Шпрынгэру, гэта

<sup>1</sup>) Гл. „Нац. вопр.“, ст. 286.

<sup>2</sup>) Гл. „Нац. вопр.“, ст. 552.

<sup>3</sup>) Гл. там-жа, ст. 88-89,

<sup>4</sup>) Гл. там-жа, ст. 89.

<sup>5</sup>) Гл. „Нац. пробл.“, ст. 226.

<sup>6</sup>) Гл. „Нац. вопр.“, 368.

<sup>7</sup>) Гл. „Нац. вопр.“ 375.

культурна-нацыянальны парламэнт, якому падлягае вызначэнье асноў і ўхваленне сродкаў, патрэбных для дапамогі нацыянальнай школьнай справе, нацыянальнай літаратуры, навуцы, для адчынення акадэміяў, музэяў, галірэяў, тэатраў і інш.<sup>1)</sup>.

Гэткай зъяўляецца арганізацыя нацыі і цэнтральная ўстанова апошний.

Ствараючы гэткія міжклясавыя інстытуты, аўстрыйская С.-д. партыя імкнецца, па думцы Баўэра, да таго, каб „зрабіць нацыянальную культуру... прыналежнасьцю ўсяго народу і гэткім адзіна-магчымым чынам зъліць сяброў нацыі ў нацыянальна-культурнае супольства“<sup>2)</sup>.

Можна падумаць, што ўсё гэта мае адносіны толькі да Аўстрыі. Але Баўэр з гэтым ня згодзен. Ен рашуча пацвярджае, што нацыянальная аўтономія абавязкова і ў іншых дзяржавах, якія, як і Аўстрыя, складаюцца з некалькіх нацыянальнасцяў.

Супроць нацыянальнай палітыкі заможных клясаў, палітыкі заваяванья ўлады ў дзяржаве нацыянальнасцяў пролетарыят усіх нацыяў выстаўляе, па думцы Баўэра, сваё запатрабаванне нацыянальнай аўтономіі<sup>3)</sup>.

Затым, няпрыметна падмяняючы самавызначэнне нацыянальнай аўтаноміі, далей кажа: „такім чынам нацыянальная аўтаномія, самавызначэнне нацыяў, неабходна становіцца констытуцыйнай програмай пролетарыяту ўсіх нацыяў, жывучых у дзяржаве нацыянальнасцяў“<sup>4)</sup>.

Але ён ідзе яшчэ далей. Ен глыбака верыць, што „констытуаваныя“ ім і Шпрингэрам міжклясавыя „нацыянальныя хаўрусы“ паслужаць нейкім прататыпам будучага соцыялістычнага грамадзянства. Бо ён ведае „што сацыялістычны грамадзянскі лад... падзеліць чалавечства на нацыянальна-абмежаваныя супольствы“<sup>5)</sup>, што пры соцыя-

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. пробл.“, 234.

<sup>2)</sup> Гл. „Нац. вопр.“, 553.

<sup>3)</sup> Гл. там-жа, 337.

<sup>4)</sup> Гл. там-жа, 333.

<sup>5)</sup> Гл. там-же, 555.

лізьме адбудзеца „падзел чалавецтва на аўтаномныя нацыянальныя супольствы“<sup>1)</sup>, што „гэткім чынам, соцыялістычнае грамадзянства, бязумоўна, прадставіць сабою разнакалёрны малюнак персональных нацыянальных хаўрусаў і тэрыторыяльных корпорацый“<sup>2)</sup>, што, як з гэтага выцякае, соцыялістычны прынцып нацыянальнасьці зъяўляецца вышэйшим сынтэзам нацыянальнага прынцыпу і нацыянальной аўтаномії“<sup>3)</sup>.

Здаецца, даволі...

Вось як выглядае нацыянальная аўтаномія ў працах Баўэра й Шпрынгэра.

Раней за ўсё кідаецца ў вочы зусім незразумелая, нічым неапраўданая падмена самавызначэння нацыя ў нацыянальнай аўтаноміі. Адно з двух: альбо Баўэр не зразумеў самавызначэння, альбо ён зразумеў, але чамусьці съвядома яго звужвае. Бо, бязумоўна, што: нацыянальная аўтаномія разьлічвае на цэласць дзяржавы нацыянальнасьцяў, самавызначэнне-ж выходзіць за межы гэтай цэласці; што самавызначэнне перадае нацыі ўсю паўнату правоў, нацыянальная-ж аўтаномія — толькі „культурныя“ права — гэта папершае.

Падругое, зусім магчыма ў будучым гэткае злучэнье нутраных і знадворных коньюнктур, пры якім тая ці іншая нацыянальнасьць пастановіць выступіць з дзяржавы нацыянальнасьцяў, хоць-бы з Аўстрыі, — заявілі-ж русінскія с.-д. на Брунскім партэйтазе аб сваёй згодзе аб'яднаць „дзьве часткі“ свайго народу ў вадно цэлае<sup>4)</sup>, як быць тады з „неабходнай для пролетарыяту ўсіх нацыяў“ нацыянальнай аўтаноміі?

Што гэта за „вырашэнне“ пытаньня, якое мэханічна ўпіхае нацыі ў пракрустава ложка цэласці дзяржавы.

<sup>1)</sup> Гл. там-жа, 556.

<sup>2)</sup> Гл. там-жа, 543.

<sup>3)</sup> Гл. там-жа, 542.

<sup>4)</sup> Гл. „Дебаты па нац. вопр. на Брунск. партэйтаге“, стр. 48.

Далей. Нацыянальная аўтаномія пярэчыць усяму ходу развіцьця нацыяў. Яна дае лёзунг арганізаваць нацыі, але ці магчыма іх штучна зынітаваць, калі жыцьцё, калі эконо-мічнае развіцьцё адрывае ад іх цэлыя групы й раскідае апошнія па розных краінах.

Няма сумненія, што на першых стадыях капіталізму нацыі шчыльней злучаюцца, але бязумоўна і тое, што на вышэйших стадыях капіталізму пачынаецца процэс раскіданья нацыяў, процэс аддзялення ад нацыяў цэлага шэрагу груп, адыходзячых на заробкі, а потым і зусім перасяляючыхся ў іншыя краіны дзяржавы, прыгэтывам перасяленцы губляюць старыя сувязі, набываюць новыя на новых мясцох, набываюць сабе з пакаленія ў пакаленіне новыя звычаі й густы, а магчыма і новую мову...

Спытаемся цяперака, ці магчыма аб'яднаць гэткія адабненія адной ад другой групы ў адзін нацыянальны хаўрус. Дзе тыя цудадзейныя абручы, пры дапамозе якіх магчыма было-б аб'яднаць неаб'яднанае. Ці магчыма „зьліць у вадну нацыю“ напрыклад, прыбалтыцкіх і закаўкаскіх немцаў? Але, калі ўсё гэта немагчыма, дык чым адрозніваецца, у гэткім выпадку, нацыянальная аўтаномія ад утопіі старых нацыяналістых, якія стараліся павярнуць назад кола гісторыі?

Але звязласць і еднасьць нацыі разрываеца не толькі дзякуючы рассяяленню. Яна разрываеца яшчэ знутры, дзякуючы абвастрэнню клясавай барацьбы. На першых стадыях капіталізму яшчэ магчыма гаварыць аб „культурным супольстве“ пролетарыяту й буржуазіі. Але з развіцьцём буйнай індустрый і абвастрэннем клясавай барацьбы „супольства“ пачынае растайваць. Нельга паважна гаварыць аб „культурным супольстве“ нацыі, калі гаспадары й працаўнікі аднэй і тэй-же нацыі перастаюць разумець адзін другога. Аб якім „супольстве лёсу“ можа быць мова, калі буржуазія прагне вайны, а пролетарыят абвяшчае „войну войне“? Ці магчыма з гэт-

кіх проціўлеглых элемэнтаў арганізація адзіны міжклясавы нацыянальны хаўрус? Ці магчыма пасьля гэтага гаварыць аб „згуртаваныні ўсіх членоў нацыі ў нацыянальна-культурную супольнасць“? <sup>1)</sup>). Ці ня ясна з гэтага, што нацыянальная аўтономія пярэчыць усяму ходу клясавай барацьбы?

Але дапусьцім на хвіліну, што лёзунг „арганізуй нацыю“—можа быць зъдзейсьнены. Магчыма яшчэ зразумець буржуазна-нацыяналістычных парлямэнтарыяў, якія стараюцца „арганізація“ нацыю дзеля атрыманьня лішніх галасоў. Але з якіх часоў с.-д. началі займацца „арганізацыяй“ нацыі, „констытуаваньнем“ нацыяў, „стварэньнем“ нацыяў?

Што гэта за с.-д., якія ў эпоху мацнейшага абавастрэння барацьбы клясаў арганізуюць міжклясавыя хаўрусы!

Дагэтуль у аўстрыйскай, як і ў кожнай іншай, с.-д. была адна задача: арганізація пролетарыят. Але задача гэта, як відаць, „састарэла“, цяпер Шпрынгэр і Баўэр „ставяць новую“, больш цікавую задачу: „стварыць, арганізація“ нацыю..

Папраўдзе лёгіка абавязвае: той, хто прыняў нацыянальную аўтономію, павінен прыняць і гэту „новую“ задачу, але прыняць апошнюю—гэта значыць сайсьці з клясавай пазыцыі, стаць на шлях нацыяналізму.

Нацыянальная аўтаномія Шпрынгэра і Баўэра ёсьць удалікатнены від нацыяналізму.

І гэта зусім не выпадковасць, што нацыянальная програма аўстрыйскіх с.-д. абавязвае клапаціцца аб „захаваныні й разьвіцьці нацыянальных асаблівасцяў народаў“. Падумаць толькі: „захаваць“ гэткія „нацыянальныя асаблівасці“ закаўкаскіх татар, як самабічаваньне й съята „Шаксей-Ваксей“! „Разьвіць“ гэткія нацыянальныя асаблівасці Грузіі, як „права—помсты“!

Гэткаму пункту месца ў заўзятай буржуазна-нацыяналістычнай програме і, калі ён апынуўся ў программе аўстрыйскіх с.-д., дык дзеля таго, што нацыянальная аўтаномія зносіць гэtkія пункты, яна не спрачаеца з імі.

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вопрос“, Баўэра, 553.

Але, няпрыгодная для сучаснага, нацыянальная аўтана-  
мія яшчэ больш няпрыгодна для будучага, соцыялістыч-  
нага грамадзянства.

Працтва Баўэра аб „падзеле чалавецтва на нацыя-  
нальна-абмежаваныя супольствы“ адкідаецца ўсім ходам  
развіцьця сучаснага чалавецтва. Нацыянальныя пера-  
гародкі не ўзмацняюцца, а раскідаюцца й пада-  
юць. Маркс яшчэ ў саракавых гадох гаварыў, што „на-  
цыянальная адасобненасць і процівалегласьць інтэрэсаў  
розных народаў ужо цяпер усё больш ды больш зьнішта-  
жаюцца“, што „панаванье пролетарыяту яшчэ павялічыць  
гэта зьніштажэнне“ <sup>1)</sup>.

Далейшае развіцьцё чалавецтва з яго вялізарным ро-  
стам капиталістычнага вырабу, з яго ператасоўкай нацыя-  
нальнасцяў і аб'яднаньнем людзей на ўсё больш вялікіх  
тэрыторыях рашуча пацвярджае думку Маркса.

Жаданье Баўэра прадставіць соцыялістычнае грама-  
дзянства ў выглядзе „рознаклернага малюнку пэрсаналь-  
ных нацыянальных хаўрусаў і тэрыторыяльных корпорацый“  
зъяўляецца нясьмелай спробай замяніць Марксаву концеп-  
цыю соцыялізму рэформаванай концепцыяй Бакуніна. Гі-  
сторыя соцыялізму паказвае, што ўсялякія гэткія спробы  
хаваюць у сабе элемэнты нямінучага краху.

Мы ўжо не гаворым аб нейкім хвалёным Баўэрам  
„соцыялістичным прынцыпе нацыянальнасці“, які зъяў-  
ляецца, па нашай думцы, заменай соцыялістычнага прын-  
цыпу клясавай барацьбы буржуазным прынцыпам  
„нацыянальнасці“. Калі нацыянальная аўтаномія грун-  
туеца на такім няпэўным нацыяналістычным прынцыпе,  
дык трэба прызнаць, што яна можа прынесці працоўнаму  
руху толькі шкоду.

Праўда, нацыяналізм баўэраўскай аўтаноміі мастацка  
замаскаваны соцыялістичнымі выразамі, але тым больш ён  
шкодзен для пролетарыяту. З выразным нацыяналізмам  
заўсёды магчыма ўправіцца, яго ня цяжка разглядзеце. Ку-

<sup>1)</sup> Гл. у пачатку гэтага раздзелу.

ды цяжэй змагацца з нацыяналізмам замаскаваным, які пад яго маскою ня лёгка прымеціць. Прыкрываючыся броняй соцыялізму, ён больш адпорны й больш жывучы. Апынуўшыся сярод працуючых, ён атручвае атмосфэру, распаўсюджваючы шкодныя ідэі ўзаемнага недавер'я і адасабненія.

Але адмоўныя якасьці нацыянальнай аўтаноміі гэтym ня вычэрпываюцца. Яна падрыхтоўвае грунт ня толькі для адасабненія нацыяў, але й дзеля драблення адзінага працоўнага руху. Ідэя нацыянальнай аўтаноміі стварае псыхолёгічныя пачаткі для падзелу адзінай працоўнай партыі на асобныя, збудаваныя па нацыянальнасцям партыі. За партыяй дробяцца хаўрусы, і атрымоўваецца поўнае адасабненіне. Так разбіваецца адзіны клясавы рух на асобныя нацыянальныя раўчакі.

Рўстыя, бацькаўшчына „нацыянальнай аўтаномії“, дае найбольш смутныя прыклады гэткае праявы. Рўстрыйская с.-д. партыя, калісьці адзіная, пачала драбіцца на асобныя партыі яшчэ з 1897 годзе. (Вімбэрскі партэйтаг). Пасля Брунскага партэйтагу (1899), ухваліўшага нацыянальную аўтаномію, драбленне яшчэ больш павялічылася. Нарэшце, справа дайшла да таго, што замест адзінай інтэрнацыянальнай партыі, маецца цяперака шэсць нацыянальных, з якіх чэская с.-д. партыя нават ня хоча мець справы з нямецкай соцыял-дэмократыяй.

Але з партыямі звязаны профэсіянальныя хаўрусы. У аўstryі, як у тых, так і ў другіх, галоўную працу нясуць тыя-ж самыя с.-д. рабочыя. З прычыны гэтага, можна было спадзявацца, што сэпаратызм у партыі павядзе да сэпаратызму ў хаўрусах, што хаўрусы таксама падзеляцца. Яно так і здарылася: Хаўрусы таксама падзяліліся па нацыянальнасцям. Цяпер нярэдка справа даходзіць нават да таго, што чэскія рабочыя ламаюць забастоўку нямецкіх рабочых, альбо выступаюць на выбарах у муніципалітэты разам з чэскімі буржуа проці нямецкіх рабочых.

Вось жніва нацыянальнай аўтономіі.

## 5. БУНД, ЯГО НАЦЫЯНАЛІЗМ, ЯГО СЭПАРАТЫЗМ.

Вышэй мы гаварылі, што Баўэр, прызнаючы нацыянальную аўтономію бязумоўна патрэбнай для чэхаў, палякоў і г. д., выказваеца, аднак, проціў гэткай аўтономіі для жыдоў. На пытаньне, „ці павінна жыдоўская працоўная кляса вымагаць аўтономіі для жыдоўскага народу“? Баўэр адказвае, што „нацыянальная аўтономія ня можа быць запатрабаваньнем жыдоўскіх працаўнікоў“<sup>1)</sup>.

Прычына, па думцы Баўэра, у тым, што „капіталістычнае грамадзянства не дае ім (жыдом I. С.) захавацца як нацыі“<sup>2)</sup>.

Карацей: жыдоўская нацыя перастае існаваць — значыць няма для каго вымогаць нацыянальной аўтономіі, і жыды асімілююцца.

Гэты погляд аб лёсе жыдоў, як нацыі, ня новы. Яго выказаў Маркс яшчэ ў саракавых гадох,<sup>3)</sup> маючы на думцы, галоўным чынам, нямецкіх жыдоў. Яго паўтарыў Кауцкі ў 1903 годзе<sup>4)</sup>, маючы на думцы расейскіх жыдоў. Цяпер яго паўтарае Баўэр адносна аўстрыйскіх жыдоў, з тэй, аднак, розніцай, што ў яго адкідаеца ня сучаснасьць, але будучына жыдоўской нацыі.

Немагчымасць захавання жыдоў, як нацыі, Баўэр тлумачыць тым, што „жыды ня маюць замкнёной колёнізацыйнай краіны“<sup>5)</sup>. Тлумачэнье гэта, у грунце правідловае, не выражает, аднак, усей праўды. Справа, раней за ўсё, у тым, што ў жыдоў няма звязанага з зямлём широкага моцнага пласту, які-б натуральна злучыў нацыю ня толькі як яе шкілет, але й як „нацыянальны“ рынак. З 5—6 мільёнаў расейскіх жыдоў толькі 3—4 процэнты звязаны так ці іншай з сялянскім гаспадарствам. Рэшта 96% заняты

<sup>1)</sup> Гл. „Нац. вопрос“, ст. 381—396.

<sup>2)</sup> Гл. там-жа, ст. 389.

<sup>3)</sup> Гл. яго „Еврейский вопрос“, 1906.

<sup>4)</sup> Гл. яго „Кишиневская резня и еврейский вопрос“, 1906.

<sup>5)</sup> Гл. „Нац. вопрос“, 383.

ў гандлі, прамысловасці, у гарадзкіх установах, наогул, жывуць у гарадох, прычым, раскіданыя па Рэсеі, ні ў аднай губэрні не складаюць большасці.

Такім чынам, пранікшыя ў чужыя нацыянальныя краіны ў якасці нацыянальных меншасцяў, жыды аблужваюць, галоўным чынам, „чужыя нацыі і, як прамыслоўцы і гандляры, і як людзі вольных професій, зразумела, дапасоўваюцца да „чужых нацыяў“ у сэнсе мовы і інш. Усё гэта ў сувязі з прысьпешанай ператасоўкай нацыянальнасцяў, уласцівай развітым формам капіталізму, вядзе да асіміляцыі жыдоў. Скасаванье „мяжы аселасці“, можа толькі хутчэй пасунуць наперад гэтую асіміляцыю.

Пасля ўсяго гэтага пытанье аб нацыянальнай аўтономіі для расейскіх жыдоў прымае крыху съмешныя харектар: прапануюць аўтономію для нацыі, будучына якой адкідаецца, існаванье якой трэба яшчэ давесьці!

Тым ня менш, Бунд стаў на гэту съмешную хісткую пазыцыю, прыняўшы на сваім VI з'езьдзе (1905 г.) „нацыянальную программу“ ў сэнсе нацыянальнай аўтономіі.

Дзьве акалічнасці папіхалі Бунд на гэткі крок.

Першая акалічнасць—гэта існаванье Бунду як организацыі жыдоўскіх с.-д. працаўнікоў і толькі жыдоўскіх. Яшчэ да 1897 г. с.-д. групы, працеваўшыя сярод жыдоўскіх працаўнікоў, ставілі сабе мэтаю стварэньне „спэцыяльна-жыдоўскіх, працоўных організацый“<sup>1</sup>). У 1898 годзе яны ўтварылі гэткую організацыю, аб'яднаўшыся ў Бунд. Гэта яшчэ ў тых часы, калі расейская соцыял-дэмократыя, як цэлае фактычна не існавала. З тых часоў Бунд бязупынна рос і пашыраўся, усё больш выдзяляючыся на фоне шэрае будзёншчыны расейской соцыял-дэмократыі...

Але вось надыходзяць дзесяцёхсотыя гады. Пачынаеца масавы працоўны рух.

Расьце польская с.-д., і ўцягвае ў масавую барацьбу жыдоўскіх працаўнікоў. Нацыянальныя межы Бунду, ня

<sup>1)</sup> Гл. пратаколы II з'езду, ст. 176.

маючыя тэрыторыяльныя базы, робяца цеснымі. Перад Бундам пытаньне: альбо растварыцца ў агульнай інтэрна-  
цыянальной хвалі, альбо абараніць сваё самастойнае існа-  
ванье, як экстэртыяльной організацыі. Бунд выбірае апошняе.

Так ствараецца „тэорыя“ Бунду, як „адзінага прад-  
стаўніка жыдоўскага пролетарыяту“.

Але апраўдаць гэтую дзіўную „тэорыю“ як-небудзь „звычайна“ робіцца немагчымым. Абавязкова якая-небудзь „прынцыповая“ падкладка, „прынцыповае“ апраўданье. Гэткай падкладкай і апынулася нацыянальная аўтономія. Бунд ухапіўся за яе, запазычыўши ў аўстрыйскай с.-д. Каб ня было гэткай програмы ў аўстрыйцаў, Бунд прыдумаў-бы яе для таго, каб „прынцыпова“ апраўдаць сваё самастой-  
нае існаванье.

Такім чынам, пасьля нясьмелай спробы ў 1901 г. (IV з'езд) Бунд канчаткова прыймае „нацыянальную праграму“ ў 1905 годзе (VI з'езд).

Другая акалічнасць — гэта асаблівае становішча жы-  
доў, як асобных нацыянальных меншасцяў пасярод іншых  
нацыянальных компактных большасцяў цэлых краінай.

Мы ўжо гаварылі, што гэткае становішча падрывае існаванье жыдоў, як нацыі, ставіць іх на шлях асіміляцыі. Але гэта—процэс об'ектыўны. Суб'ектыўна, у галавох жы-  
доў, ён выклікае рэакцыю і ставіць пытанье аб гарантый  
правоў нацыянальнае меншасці, аб гарантый ад асіміляцыі.

Голосна вызнаючы жыцьцёвасць жыдоўскай нацыя-  
нальнасці, Бунд ня мог ня стаць на пункт погляду „га-  
ранты“. Стаўшы-ж на гэткую позыцыю, ён ня мог ня пры-  
няць нацыянальной аўтономіі. Бо калі й мог ухапіцца Бунд  
за якую-небудзь аўтономію, дык толькі за нацыянальную,  
іначай кажучы, культурна-наныянальную: аб тэрыторыяль-  
на-політычнай аўтономіі жыдоў не магло й быць гутаркі,  
дзякуючы адсутнасці ў жыдоў пэўнай суцэльнай тэры-  
торыі.

Характэрна тое, што Бунд з самага пачатку падкрэсь-

ліваў харектар нацыянальнай аўтономіі, як гарантыі правоў нацыянальных меншасьцяў, як гарантыі „вольнага развіцьця“ нацыяў. Невыпадкова і тое, што прадстаўнік Бунда на II з'езьдзе расейскіх с.-д. Гольдблат формуляваў нацыянальную аўтономію, як „установы, запаўняючыя“ ім (нацыям. I. С.) поўную свабоду культурнага развіцьця“<sup>1)</sup>.

З гэтай-жэ пропозыцыяй увайшлі ў чацвертую с.-д. думскую фракцыю прыхільнікі ідэй Бунду.

Гэтак стаў Бунд на съмешную позыцыю нацыянальнай аўтономіі жыдоў.

Вышэй мы разгледзелі нацыянальную аўтономію наогул. Разгляд паказаў, што нацыянальная аўтономія вядзе к нацыяналізму. Ніжэй мы пабачым, што Бунд прышоў к гэтаму-ж канцу. Але Бунд разглядае нацыянальную аўтономію яшчэ са спэцыяльнага боку, з боку гарантый правоў нацыянальных меншасьцяў. Разгледзім пытаньне з гэтага спэцыяльнага боку. Гэта тым больш патрэбна, што пытаньне аб нацыянальных меншасьцях — і ня толькі жыдоўскіх — мае для соцыял-дэмократыі паважнае значэнне. Такім чынам „установы, якія запаўняюць“ нацыям „поўную свабоду культурнага развіцьця“.

Але што гэта за ўстановы, „запаўняючыя“ і гэтак далей?

Гэта перш за ёсё „нацыянальная рада“ Шпрынгэра-Баўэра, штосьці накшталт сойму па культурных справах.

Але ці могуць гэтыя ўстановы гарантаваць „поўную свабоду культурнага развіцьця“ нацыяў? Ці могуць якія-небудзь соймы па культурных справах забясьпечыць нацыі ад нацыяналістычных рэпрэсіяў?

Бунд мяркуе, што могуць.

Але гісторыя кажа адваротнае.

У расейскай Польшчы адзін час існаваў сойм, сойм політычны, і ён, зразумела, стараўся гарантаваць свабоду „культурнага развіцьця“ палякоў, але ён ня толькі ня меў

<sup>1)</sup> Гл. „Формы нац. двіжения“ пад рэд. Кастэлянскага, ст. 772.

пасьпеху ў гэтым, але, наадварот, сам загінуў у няроўнай барацьбе з агульна-палітычнымі ўмовамі ў Рәсей.

У Фінляндыі даўно існуе сойм, які таксама клапоціца абараніць фінскую нацыянальнасць ад замахаў, але ці многа ўдаецца яму зрабіць у гэтым кірунку, гэта ўсе ба- чаць.

Зразумела, сойм сойму розніца, і з дэмократычна організаваным фінляндзкім соймам ня так лёгка супадаць, як з арыстократычным польскім. Але станоўчым зъяўляецца ўсё-ж ня сам сойм, а агульныя парадкі ў Рәсей: былі-б цяперака ў Рәсей гэткія-ж някультурныя азіяцкія грамадзка-політычныя парадкі, як у мінулым, у гады зьніштажэнья польскага сойму, фінляндзкаму сойму прышлося-б куды цяжэй. Апрача таго, політыка „замахаў“ на Фінляндыю расьце, і нельга сказаць, каб яна ня мела пасьпеху.

Калі гэтак маецца справа са старымі, гісторычна склаўшыміся ўстановамі, з політычнымі соймамі, дык тым больш ня могуць гарантаваць свабоднага развіцця нацыі маладыя соймы, маладыя ўстановы, ды яшчэ гэткія слабыя, як „культурныя“ соймы.

Справа, як відаць, не ў „установах“ а ў агульных парадках у краю. Няма ў старонцы „дэмократызацыі“—няма й гарантыі „нацыянальнага развіцця“. Магчыма з пэўнасцю сказаць, што чым дэмократычней край, тым менш „замахаў“ на свабоду нацыянальнасцяў, тым больш гарантыі ад замахаў“.

Расея—край напалову азіяцкі і таму палітыка „замахаў“ прымае тамака нярэдка самыя някультурныя формы, формы гвалту. Няма чаго й казаць, што „гарантыі“ даведзены ў Рәсей да канчатковага мінімуму.

Нямеччына — ужо Эўропа, з большай, альбо меншай політычнай свободай, — ня дзіва, што політыка замахаў ніколі ня прымае тамака формы гвалту.

У Францыі, зразумела, яшчэ больш „гарантый“, дзеля таго, што Францыя больш дэмократычна, чымся Нямеччына.

Мы ўжо не гаворым аб Швэйцарыі, дзе, дзякуючы яе высокай хоць і буржуазнай, дэмократычнасьці нацыянальнасьцям жывеца вольна, — усёроўна, ці зъяўляюцца яны меншасцю, ці большасцю.

Такім чынам, Бунд стаіць на неправідовым шляху, спадзяючыся, што „ўстановы“ самі па сабе могуць гарантаваць поўнае культурнае разьвіцьцё нацыянальнасьцяў.

Могуць заўважыць, што Бунд сам лічыць дэмократызацыю ў Pacei папярэдняй умовай „стварэння ўстановаў“ і гарантыі свабоды. Але гэта ня так. З „Справаздачы аб 8-ай конфэрэнцыі Бунду“ відаць, што Бунд думае дабіцца „ўстановаў“ на грунце сучасных парадкаў ў Pacei шляхам рэформаванья жыдоўскае грамады.

„Грамада, гаварыў на гэтай конфэрэнцыі адзін з лідэраў Бунду, можа стаць ядром будучай культурна-нацыянальнай аўтономіі. Культурна-нацыянальная аўтономія ёсьць форма самаабслужванья нацыі, форма задаваленія нацыянальных патрэб. Пад формай грамады захоўваецца той-жа зъмест. Гэта — зъвеньне аднаго ланцуга, этапы аднай эволюцыі“<sup>1)</sup>.

Выходзячы з гэтага, конфэрэнцыя пастаўнавіла, што канечна трэба змагацца „за рэформаванье жыдоўскай грамады й ператварэнне яе законодаўчым шляхам ў съвецкую ўстанову“ арганізаваную дэмократычна<sup>2)</sup>.

Зразумела, што ўмоваю й гарантыяй Бунд лічыць не дэмократызацыю Pacei, а будучую „съвецкую ўстанову“ жыдоў, атрыманую шляхам „рэформаванья жыдоўскай грамады“, іначай кажучы, у парадку „законадаўчым“, праз думу.

Але мы ўжо бачылі, што „ўстановы“ самі па сабе, без дэмократычных парадкаў у ўсёй дзяржаве, ня могуць служыць „гарантыямі“.

Ну, а як усё-ж-такі, пры будучым дэмократычным

<sup>1)</sup> Гл. „2-й отчет о VIII конфер. 1911 г., стр. 62.

<sup>2)</sup> Гл. там-же, стр. 83—84.

укладзе, ці ня будуць патрэбны, прынамсі, пры дэмократызме спэцыяльныя „культурныя ўстановы“, „запаўняючыя“ і г. д.? Як маецца наконт гэтага справа, напрыклад, у дэмократычнай Швейцарыі? Ці ёсьць тамака спэцыяльныя культурныя ўстановы, накшталт Шпрынгэраўскай „нацыянальнай рады“? Іх тамака няма. Але ці ня шкодзіць гэта культурным інтэрэсам, напрыклад, італьянцаў, складаючых там меншасць? Штосьці ня чутно. Ды яно й зразумела: дэмократыя ў Швейцарыі робіць непатрэбнымі ўсялякія спэцыяльна-культурныя „ўстановы“, нібы-то „гарантуючыя“ і г. д.

Такім чынам, бясьсільныя ў сучасным, непатрэбных ў будучым — гэткімі зьяўляюца „ўстановы“ культурна-нацыянальнай аўтономіі, гэткай зьяўляеца нацыянальная аўтаномія.

Але яна робіцца ўжо шкоднай у той час, калі яе называюць „нацыі“, існаванье й будучына якой падлягае сумненню. У гэткіх выпадках прыхільнікам нацыянальнай аўтаноміі выпадае берагчы і захоўваць усе асаблівасці „нацыі“, ня толькі карысныя, але й шкодныя, абы „адратаваць“ нацыю ад асіміляцыі, абы „захаваць“ яе.

На гэты небяспечны шлях нямінуча павінен быў уступіць Бунд.

І ён сапраўды ўступіў. Мы маем на думцы вядомыя пастановы апошніх конфэрэнций Бунду аб „субоце“ „жаргоне“ і інш.

Соцыял-дэмократыя дамагаеца правоў роднае мовы для ўсіх нацыяў, але Бунд гэтым не здавальняеца, — ён патрабуе, каб „з асаблівай станоўчасцю“ баранілі „правы жыдоўскай мовы“ <sup>1)</sup>, прычым сам Бунд, пры выбарах у IV Думу, аддае „перавагу таму з іх (г. зн. выбаршчыкаў), якія абавязваюца бараніць права жыдоўскае мовы“ <sup>2)</sup>,

Не агульнае права роднае мовы, а асобнае

<sup>1)</sup> Гл. „Отчет о VIII-й конференции Бунда“, ст. 85.

<sup>2)</sup> Гл. „Отчет о IX-й конференции Бунда“, 1912 г., ст. 42.

права жыдоўскае мовы, жаргону! Хай працаунікі асобных нацыянальнасьцяў змагаюцца раней за ўсё за сваю мову: жыды за жыдоўскую, грузіны за грузінскую, і г. д., — барацьба за агульнае права ўсёй нацыі — рэч другарадная.

Вы можаце не прызнаваць права роднае мовы ўсіх прыгнечаных нацыянальнасьцяў, але калі вы прызналі права жаргону, дык так і ведайце: Бунд будзе галасаваць за вас, Бунд „аддасць вам перавагу“.

Але чым-жа адрозніваецца тады Бунд ад буржуазных нацыяналістаў?

Соцыял-дэмократыя дамагаеца вызначэння аднаго абавязковага дня адпачынку ў тыдзень, але Бунд не здавальняеца гэтым, ён патрабуе, каб „у заканадаўчым парадку“ было „забясьпечана жыдоўскаму пролетарыяту права съятковаць суботу, прымушаючи съятковаць і другі дзень“ <sup>1)</sup>.

Трэба спадзявацца, што Бунд зробіць „крок наперад“ і запатрабуе права съятканьяня ўсіх стара-жыдоўскіх съятаў. А калі на няшчасце Бунду, жыдоўскія працаунікі адмаўляюцца ад забабонаў і не пажадаюць съятковаць, дык Бунд сваёй агітацыяй за „права суботы“ будзе ім напомніаць аб субоце, гадаваць у іх, гэтак кажучы, „ дух суботні“.

Зусім зразумелымі дзеля гэтага зъяўляюцца „гарачыя прамовы“ прамоўцаў на VIII-й канфэрэнцыі Бунду з запатрабаваннем „жыдоўскіх шпіталяў“, прычым запатрабаванье гэтае грунтавалася на tym, што „хворы адчувае сябе лепш сярод сваіх“, што „жыдоўскі працаунік адчувае сябе дрэнна сярод польскіх працаунікоў, ён будзе адчуваць сябе добра сярод жыдоўскіх крамнікаў“... <sup>2)</sup>.

Захаваць усё жыдоўскае, консэрваваць усе нацыянальныя асаблівасці жыдоў, і ўключна да вядома шкодных для пролетарыяту, адмяжаваць жыдоў ад усяго няжы-

<sup>1)</sup> Гл. „Отчет о VIII-й конференции Бунда“, ст. 83.

<sup>2)</sup> Гл. „Отчет о VIII-й конференции Бунда“, ст. 68.

доўскага, нават асобныя шпіталі збудаваць,—вось да чаго зынізіўся Бунд!

Таварыш Пляханаў быў тысячу разоў праў, гаворачы, што Бунд „дапасоўвае соцыялізм да нацыяналізму“. Зразумела, Ул. Касоўскі і падобныя яму бундаўцы могуць лаяць Пляханава „дэмагогам“<sup>1)</sup>,—папера ўсё церпіць,— але знайомым з дзейнасцю Бунду няцяжка зразумець, што гэтыя бясстрашныя людзі проста баяцца сказаць праўду аб сабе, прыкрываючыся моцнымі словамі аб „дэмагогі“...

Але, астаючыся на гэткай пазыцыі ў нацыянальным пытаньні, Бунд, зразумела, павінен быў і ў арганізацыйным пытаньні стаць на шлях адасабнення жыдоўскіх працаўнікоў, на шлях нацыянальных курый у соцыял-дэмократыі. Гэткая ўжо лёгіка нацыянальнай аўтономіі.

І сапраўды, ад тэорыі „адзінага прадстаўніцтва“ Бунд пераходзіць да тэорыі „нацыянальнага разъмежаванья“ працаўнікоў. Бунд патрабуе ад расейскай сацыял-дэмократыі, каб яна „правяла ў сваім арганізацыйным будаўніцтве разъмежаванье па нацыянальнасцям“<sup>2)</sup>.

Ад „разъмежаванья“-ж робіць „крок наперад“ да тэорыі „адасабнення“. Не дарма на VIII конфэрэнцыі Бунду гучэлі прамовы аб tym, што ў „адасабнені нацыянальнае існаванье“<sup>3)</sup>.

Організацыйны фэдэралізм захоўвае ў сабе элемэнты распаду й сэпаратызму. Бунд ідзе да сэпаратызму.

Ды яму, уласна кажучы, і няма больш куды йсьці. Самае яго існаванье, як экстэриторыяльной арганізацыі, гоніць яго на шлях сэпаратызму. У Бунду няма вызначанай цэльнай тэрыторыі, ён выяўляе сваю дзейнасць на „чужых“ тэрыторыях, між tym, як сумежныя з ім польская, латыская і расейская соцыял-дэмократыі з'яўляюцца інтэрнацыянальна-тэрыторыяльнымі колектывамі. Але гэта вядзе

<sup>1)</sup> Гл. „Наша Заря“, 1912 г. № 9—10, ст. 120.

<sup>2)</sup> Гл. „Извещение о VII с'езде Бунда“, ст. 7.

<sup>3)</sup> Гл. „Отчет VIII конф. Бунда“, ст. 72.

да таго, што кожнае пашырэньне гэтых колектываў азначае „страту“ для Бунду, звужэньне яго поля дзейнасьці. Адно з двух: або ўся расейская соцыял-дэмократыя павінна перабудавацца на падставах нацыянальнага фэдэралізму,— і тады Бунд атрымае магчымасьць „забясьпечыць“ сабе жыдоўскі пролетарыят, або тэрыторыяльна-інтэрнацыянальны прынцып гэтых колектываў астаецца ў сіле,— і тады Бунд перабудоўваецца на падставах інтэрнацыянальнасьці, як гэта мае месца ў польскай і латыскай соцыял-дэмократыі.

Гэтым і тлумачыцца, што Бунд з самага пачатку вымагае „перабудаваньня расейской с.-д. на фэдэратыўных падставах“ <sup>1)</sup>.

У 1906 г. Бунд, адступаючы перад аб'яднаўчай хваляй у нізох, выбраў сярэдні шлях, увайшоўшы ў расейскую сацыял-дэмократыю. Але як ён увайшоў туды? У той час, як польская й латыская соцыял-дэмократыя ўвайшлі для згоднай супольнай працы. Бунд увайшоў з мэтаю вайны за фэдэрацию. Лідэр бундаўцаў Мэдэм так і гаварыў тады:

„Мы йдзем не для ідыліі, а для барацьбы. Ідыліі няма, і чакаць яе ў бліzkай будучыні могуць толькі Манілавы. Бунд павінен уступіць у партыю ўзброеным з галавы да ног“ <sup>2)</sup>.

Было-б памылкаю бачыць у гэтым злую волю Мэдэма. Справа ня ў злой волі, а ў асобнай пазыцыі Бунду, дзякуючы якой, ён ня можа не змагацца з расейской соцыял-дэмократыяй, збудаванай на пачатках інтэрнацыянальнасьці. Змагаючыся з ёй, Бунд, зразумела, парушаў інтэрэсы еднасьці. Нарэшце справа даходзіць да таго, што Бунд фармальна парывае з расейской с.-д., зламаўшы статут і аб'яднаўшыся на выбарах у IV Думу з польскімі нацыяналістымі супроць польскіх с.-д.

<sup>1)</sup> Гл. „К вопросу о нац. авт. и преобразовании рос. социал-демократии на федер. началах“. Издание Бунда.

<sup>2)</sup> Гл. „Наше Слово“ № 3, ст. 24, Вільня, 1906 г.

Бунд, як відаць, пераканаўся, што разрыў зъяўляеца найлепшым забясьпечаньнем яго самадзейнасьці.

Такім чынам „прынцып“ арганізацыйнага „разьмежаванья“ прывёў да сэпаратызму, да поўнага разрыву.

Полемізуючы аб фэдэралізме са старой „Іскрай“, Бунд пісаў калісъці:

„Іскра“ хоча нас упэўніць, што фэдэратыўныя адносіны Бунду да расейскай с.-д. павінны аслабіць сувязі паміж імі. Мы ня можам давесъці неправідловасьць гэтага погляду, адаслаўшыся на практику ў Pacei па тэй прычыне, што расейская с.-д. ня існуе, як фэдэратыўнае злучэнье. Але мы можам адаслацца на надзвычайна карыснае дасьведчанье с.-д. у Аўстрыі, прыняўшай фэдэратыўны харектар на грунце пастановы партэйтагу 1897 г.<sup>1)</sup>.

Гэта пісалася ў 1902 г.

Але цяпер у нас 1913 год. У нас ёсьць цяпер і расейская „практика“, і „дасьведчанье с.-д. Аўстрыі“.

Аб чым-жа яны гавораць?

Пачнём з „надзвычайна карыснага дасьведчанья с.-д. Аўстрыі“. Яшчэ да 1896 г. у Аўстрыі існуе адзіная с.-д. партыя. У гэтым годзе першы раз на Лёнданскім Міжнародным Конгрэсе чэхі патрабуюць асобнага прадстаўніцтва і атрымліваюць яго. У 1897 годзе, на венскім партэйтагу (у Вімбэргу), адзіная партыя формальна ліквідуецца і ўстаноўліваецца замест яе фэдэратыўны хаўрус шасьцёх нацыянальных с.-д. групаў. Далей гэтыя „групы“ ператвараюцца ў самастойныя партыі. Партыі паступова парываюць сувязь паміж сабою. За партыямі парываецца парлямэнцкая фракцыя—арганізуюцца нацыянальныя „клубы“. Далей ідуць хаўрусы, якія таксама дробяцца па нацыянальнасьцям. Справа даходзіць нават да коопэратываў, к драбленню якіх заклікаюць працоўных чэскія сэпаратысты<sup>2)</sup>. Мы ўжо не гаворым аб tym, што сэпаратыская агітацыя аслабляе

<sup>1)</sup> Гл. „К вопросу о нац. автономии“, 1902 г. 17 с. Издание Бунда.

<sup>2)</sup> Гл. у „Documento des Separatismus“, слова з брошуры Банека, ст. 29.

ў працаўнікоў пачуцьцё салідарнасці, пасоўваючы іх ня рэдка на шлях штрэйкбрэхэрства.

Такім чынам, надзвычайна карыснае дасьведчанье соц.-дэмократыі Аўстрыі гаворыць проці Бунду, за старую „Іскру“. Фэдэралізм у аўстрыйскай партыі прывёў да самага брыдкога сэпаратызму, да зруйнаванья еднасці працоўнага руху.

Мы бачылі вышэй, што „практыка ў Pacei“ гаворыць аб тым-жа. Бундаўскія сэпаратыстыя, таксама як і чэскія, парвалі з агульнай расейскай соц.-дэмократыяй. Што тычыцца хаўрусаў, бундаўскіх хаўрусаў, дык яны з самых першых часоў былі арганізаваны па прынцыпу нацыянальнасці, іначай, былі адарваны ад працоўных мас іншых нацыянальнасцяў.

Поўнае адасабненьне, поўнае разарванье—вось што паказвае „расейская практика“ фэдэралізму.

Ня дзіва, што гэткае становішча рэчаў адбіваецца на рабочых аслабленьнем пачуцьцяў салідарнасці й дэморалізацыяй, прычым апошняя пранікае і ў Бунд. Мы маєм на думцы ўсё часцейшыя і часцейшыя стычкі паміж жыдоўскімі і польскімі працаўнікамі на грунце беспрацоўя. Вось якія прамовы гучэлі па гэтым пытаньню на IX конфэрэнцыі Бунду:

... „Мы глядзім на польскіх рабочых, якія выцясьняюць нас, як на пагромшчыкаў, як на жоўтых, не падтрымліваем іх забастовак, зрываем іх. Падругое, адказываем на выцясьненне выцясьненнем, у адказ на недапушчэнне жыдоўскіх рабочых на фабрыкі, мы не дапускаем польскіх працаўнікоў да ручных варстатаў. Калі мы ня возьмем у свае рукі гэтай справы, працаўнікі пойдуть за другімі“ <sup>1)</sup>.

Так гавораць аб салідарнасці на бундаўскай канферэнцыі.

У „размежаванні і адасабненні“ далей няма куды йсьці. Бунд дасяг мэты: ён мяжуе працаўнікоў розных на-

<sup>1)</sup> Гл. „Отчет о IX конференции. Б.“ ст. 19.

цыянальнасьцяў да бойкі, да штрэйкбрэхэрства. Нельга йначай: „Калі мы ня возьмем у свае рукі гэтай справы, працаунікі пойдуць за другімі”...

Дэзорганізацыя працоўнага руху, дэморалізацыя ў ра-дох соцыял-дэмократы — вось куды прыводзіць бундаўскі фэдэралізм.

Такім чынам ідэя нацыянальнай аўтаноміі, атмосфэра, якую яна стварае, зъявілася яшчэ больш шкоднай у Рәсей, чымся ў Аўстрыі.

## 6. КАЎКАЗЦЫ, КОНФЭРЭНЦЫЯ ЛІКВІДАТАРАЎ.

Вышэй мы гаварылі аб хістаньнях аднай часткі каўказ-кіх соц.-дэмократаў, якая ня ўтрымалася проціў нацыяналістычнае „пошасьці“. Хістаньні гэтыя выявіліся ў тым, што памянёныя соцыял-дэмократы пайшлі, як гэта ня дзіўна, па сълядох Бунду, абвясьціўшы культурна-нацыянальную аўта-номію.

Краёвая аўтаномія для ўсяго Каўказу і куль-турна-нацыянальная аўтаномія для нацыяў, ува-ходзячых у склад Каўказу, — у гэтакай форме азна-чаюць сваё запатрабаванье гэтыя соцыял-дэмократы, якія, к слову сказаць, далучаюцца да расейскіх ліквіда-тараў.

Выслушаем іх прызнанага лідэра, вядомага Н.

„Усім вядома, што Каўказ глыбока адрозніваецца ад цэнтральных губэрняў як па расаваму складу свайго жы-харства, так і па тэрыторыі і сельска-гаспадарчай культуры. Эксплўатацыя і матар'яльнае развіцьцё гэтага краю пат-рабуюць мясцовых працаунікоў, знаўцаў краёвых асаблі-васьцяў, прывыкшых да краёвага клімату й культуры. Бя-зумоўна патрэбна, каб законы аб эксплўатацыі краёвай тэрыторыі выдаваліся на месцы й праводзіліся ў жыцьцё краёвымі сіламі. Значыцца, у компэтэнцыю цэнтральнага органу каўкаскага самакіраванья ўвойдзе выданье зако-наў па краёвых пытаньнях.

Такім чынам функцыі каўказкага цэнтру складаюцца з выданьня такіх законаў, якія маюць на мэце гаспадарчую эксплётатацию краёвай тэрыторыі, якія дапамагаюць матар'яльнаму росквіту краю”<sup>1)</sup>.

Такім чынам—краёвая аўтаномія Каўказу.

Калі адхіліцца ўбок ад матываваньня Н., крыху заблытанага й няскладнага, дык трэба прызнаць, што вывад у яго правідловы: краёвая аўтаномія Каўказу, дзейная ў межах агульнадзяржаўнай констытуцыі, чаму і Н. не пярэчыць, і запраўды бязумоўна патрэбна, з прычыны асаблівасцяў складу й бытавых умоваў апошняга. Гэта прызнана й расейскай соцыял-дэмократыяй, агаласіўшай на II зъездзе „краёвае самакіраванье для тых акраін, якія па сваіх бытавых умовах і складу жыхарства адрозніваюцца ад уласна-расейскіх краінаў”.

Уносячы гэты пункт на абгаварэньне II зъезду, Мартай матываваў гэта тым, што „вялізарны абшар Расеі і практика нашага цэнтралізаванага ўпраўленья даюць нам повад лічыць патрэбным і карысным існаванье краёвага самакіраванья для гэткіх значных адзінак, як Фінляндыя, Польша, Літва і Каўказ”.

Але Н. ідзе далей. Па яго думцы, краёвая аўтаномія Каўказу захоплівае „толькі адзін бок пытаньня”.

„Дагэтуль мы гаварылі толькі аб матар'яльным разьвіцці краёвага жыцця. Але экономічнаму разьвіццю краю дапамагае ня толькі эканомічная дзейнасць, але таксама і духоўная і культурная”... „Культурна-моцная нацыя моцна і ў эканомічнай сферы”... „Але культурнае разьвіццё нацыяў магчыма толькі на нацыянальной мове”... „Дзеля гэтага ўсе тыя пытаньні, якія звязаны з роднай мовай, зьяўляюцца пытаньнямі культурна-нацыянальнымі. Гэткімі зьяўляюцца пытаньні асьветы, судоўніцтва, рэлігіі, літэратуры, мастацтва, навукі, тэатру і інш.

Калі справа матар'яльнага разьвіцця злучае нацыі, дык нацыянальна-культурныя справы разъяднаюць іх, ста-

<sup>1)</sup> Гл. грузінскую газ. „Чвені Сковрэба“ (Наша жыццё), 1912 г. № 12

вячы кожную з іх на асобны грунт. Дзейнасяць першага роду звязана з пэўнай тэрыторыяй"...

„Ня тое—культурна-нацыянальная справы. Яны звязаны ня з пэўнай тэрыторыяй, а з існаваньнем пэўнай нацыі. Лёсы грузінскае мовы аднолькава цікавяць грузіна, дзе-б ён ня жыў. Было-б вялікай несьвядомасцю казаць, што грузінская культура датыча толькі жывучых у Грузії грузінаў. Возьмем, напрыклад, армянскую царкву. У кірауніцтве ёю прымаюць удзел армяны розных месц і дзяржаў. Тутака тэрыторыя ня йграе ніякай ролі. Або, напрыклад, у стварэнні грузінскага музею зацікаўлен як тыфліскі грузін, таксама й бакінскі, кутаіскі, ленінградскі і інш. Значыць, загадваньне й кіраваньне ўсім, культурна-нацыянальнымі справамі павінна быць перададзена самім зацікаўленым нацыям. Мы агалашаем культурна-нацыянальную аўтономію каўказскіх нацыянальнасьцяў"<sup>1)</sup>.

Карацей: з тae прычыны, што культура — ня тэрыторыя, а тэрыторыя — ня культура, дык бязумоўна патрэбна культурна-нацыянальная аўтономія. Гэта ўсё, што можа сказаць Н. на карысьць апошняй.

Мы ня будзем тут яшчэ раз зачэпліваць нацыянальна-культурную аўтономію наогул: вышэй мы ўжо гаварылі аб яе адмоўным харектары. Нам жадалася-б толькі адзначыць, што няпрыгодная, наогул, культурна-нацыянальная аўтономія зьяўляецца, апрача таго, бяссэнсоўнай з пункту погляду каўказскіх умоваў.

І вось чаму.

Культурна-нацыянальная аўтономія разьлічваецца на больш-менш разьвітыя нацыянальнасьці з разьвітай культурай, літэратурай. Бяз гэтых умоваў аўтаномія гэта губляе ўсякі сэнс, перарабляеца ў бязъглазъдзіцу. Але на Каўказе маецца цэлы рад народаў з прымітыўнай культурай, з асобнаю моваю, але бяз роднай літэратуры, народаў пе-

<sup>1)</sup> Гл. грузінскую газэту. „Чвені Сховрэба“, 1912 г., № 12.

раходных, якія часткаю перажываюць процэс асіміляцыі, часткаю — процэс далейшага развіцьця; як дапасаваць да іх культурна-нацыянальную аўтономію? Што рабіць з гэткімі народамі? Як іх арганізаваць у асобныя культурна-нацыянальныя хаўрусы, на што, бязумоўна, апіраецца культурна-нацыянальная аўтономія?..

Як быць з мінгрэльцамі, абхазцамі, аджа́рцамі, сванамі, лязгінамі і інш., гаворачымі на розных мовах, але ня маючымі сваёй літэратуры. Да якіх нацый іх аднесці? Ці магчыма іх арганізаваць „у нацыянальныя хаўрусы“? Навакол якіх „культурных спраў“ іх „арганізаваць“?

Як быць з асэтынамі, з якіх каўкаскія асэтыны асімілююцца (але яшчэ далёка не асіміляваліся) грузінамі, а прадкаўкаскія часткаю асімілююцца расейцамі, часткаю развіваюцца далей, ствараючы сваю літэратуру? Як іх „арганізаваць“ у адзіны хаўрус.

Да якога нацыянальнага хаўрусу аднесці аджа́рцаў, гаворачых на грузінскай мове, але жывучых турэцкай культурай і вызнаючых іслам? Ці не „арганізаваць“ іх асабна ад грузін на грунце рэлігійных спраў? А кабулетцы? А інгушы? А інгулоўцы?

Што гэта за аўтономія, якая выключае са съпісу цэлы рад народнасьцяў?

Але дапусьцім недапушчальнае, што нацыянально-культурная аўтономія пана Н. зьдзейсьнілася ў жыцьці. Да чаго яна павядзе, да якіх вынікаў? Узяць, напрыклад, закаўкаскіх татар з іх мінімальным процэнтам пісьменнасьці, з іх школамі, на чале якіх стаяць усемагутныя мулы, з іх культурай, прасякнутай рэлігійным духам... Ня цяжка зразумець, што арганізаваць іх у культурна-нацыянальны хаўрус — гэта значыць паставіць на чале іх мулаў, гэта значыць аддаць іх на жыр рэакцыйным мулам, гэта значыць стварыць новы вастрог для духоўнага ўціску татарскіх масаў зядлым іх ворагам... Але з якіх часоў соцыял-дэмократы пачалі ліць ваду на млын рэакцыянэраў?

Адмежаваць закаўкаскіх татар у культурна-нацыяналь-

ны хаўрус, які-б запрог гэтыя масы ў ярмо злосным рэакцыянэрам — няўжо-ж нічога лепшага не маглі „агаласіць“ каўкаскія ліквідатары?!

Не, гэта не вырашэнне нацыянальнага пытання.

Нацыянальнае пытанне на Каўказе можа быць вырашана толькі ў сэнсе накіраванья адсталых нацый і народнасцяў на агульны шлях вышэйшай культуры. Толькі гэтае вырашэнне можа быць прогрэсіўным і прыгодным для соцыял-дэмократыі. Краёвая аўтономія каўказу дзеля таго й прыгодна, што яна прыцівае адсталыя нацыі да агульна-культурнага разьвіцця, яна дапамагае ім вылупіцца з лупіны дробна-нацыянальнай замкнутасці, яна пасоўвае іх наперад; яна дае ім доступ да вышэйшае культуры. А культурна-нацыянальная аўтономія робіць зусім адваротнае: яна замыкае нацыі ў старыя лупіны, затрымлівае іх на ніжэйшых прыступках культуры, перашкаджаючы ім падняцца на вышэйшыя прыступкі культуры.

Тым самым нацыянальная аўтономія паралізуе дадатнія бакі краёвай аўтономіі, робячы апошнюю нулём.

Вось якраз з прычыны гэтага няпрыгодны й той мяшаны тып аўтономіі з злучэннем нацыянальна-культурнай і краёвай, якую пропануе Н. Гэта ненатуральнае злучэнне не паляпшае справы, а шкодзіць ёй, бо яно, апрача таго, што затрымлівае разьвіццё адсталых нацый, ператварае гэту краёвую аўтономію ў арэну стычак нацый, арганізаваных у нацыянальныя хаўрусы.

Такім чынам няпрыгодная наогул, культурна-нацыянальная аўтономія ператварылася на Каўказе ў бэссэнсоўную рэакцыйную выдумку.

Ці зробяць каўкаскія ліквідатары „крок наперад“ і пойдуць за Бундам у яго арганізацыйным пытанні — пакажа будучына. Дагэтуль у гісторыі соцыял-дэмократыі фэдэралізм у арганізацыі зцусёды папераджаў нацыянальную аўтономію ў програме. Аўстрыйскія с.-д. яшчэ ў 1897 годзе праводзілі арганізацыйны фэдэралізм і толькі праз

два годы (1899) прынялі нацыянальную аўтономію. Бундаўцы першы раз загаварылі выразна аб нацыянальнай аўтономіі ў 1901 годзе, між тым, як арганізацыйны фэдэралізм практыкаваў яшчэ з 1897 году.

Каўкаскія ліквідатары пачалі справу з канца, з нацыянальнай аўтономіі. Калі яны далей пойдуць па сълядох Бунду, дык ім прыдзецца раней усяго зруйнаваць уесь сучасны арганізацыйны будынак, збудаваны яшчэ ў канцы 90-х гадох, на падставе інтэрнацыянальнасці.

Наколькі лёгка было прыняць, пакуль яшчэ незразумелую для працаўнікоў, нацыянальную аўтаномію, пастолькі-ж цяжка будзе зруйнаваць будынак, збудаваны ў працягу шмат год рукамі працаўнікоў усіх нацыянальнасцяў Каўказу. Варта толькі прыступіць да гэтага гэрастаўскага ўчынку, каб працуючыя адчынілі вочы й зразумелі нацыяналістычную істотнасць культурна-нацыянальнай аўтаноміі.

Калі каўказцы вырашаюць нацыянальнае пытаньне звычайным спосабам, шляхам вусных разважаньняў і літэратурнай дыскусіі, дык усерасейская канфэрэнцыя ліквідатаў прыдумала зусім надзвычайны спосаб. Лёгкі і прости спосаб. Слухайце:

„Выслушаўшы паведамленыне каўкаскай дэлегацыі... аб канечнасці выставіць запатрабаваныне нацыянальна-культурнай аўтаноміі, канфэрэнцыя, ня выказваючыся па істоце гэтага запатрабавання, адзначае, што гэткае тлумачэнье пункту программы, у якім прызнаецца за кожнай нацыянальнасцю права на самавызначэнне, не супярэчыць дакладнаму сэнсу апошній“.

Такім чынам, раней за ўсё—„не выказвацца па істоце гэтага“ пытаньня, а потым „адзначыць“. Арыгінальны мэтад...

Што-ж „адзначае“ гэтая арыгінальная конфэрэнцыя?

А тое, што „запатрабаваныне нацыянальна-культурнай аўтаномії“ не супярэчыць дакладнаму сэнсу „програмы, якая прызнае права нацыі на самавызначэнне“.

Разгледзім гэтае палажэнъне.

Пункт аб самавызначэнъні гаворыць аб правох нацыяў. Паводле гэтага пункту нацыі маюць права ня толькі на аўтаномію, але й на аддзяленъне. Справа йдзе аб палітычным самавызначэнъні. Каго хацелі ашукаць ліквідатары, прабуючы ператалковаць навыварат гэтае здаўна ўстаноўленае ў-ва ўсёй міжнароднай соц.-дэмократыі права палітычнага самавызначэнъня нацыяў?

Або, можа быць, ліквідатары пачнуць ухіляцца, абараняючыся софізмам: культурна-нацыянальная аўтаномія, бач, „ня супярэчыць“ правом нацыяў? Іначай кажучы, калі ўсе нацыі данае дзяржавы згодзяцца з'арганізацца на грунце культурна-нацыянальнай аўтаноміі, дык яны, даная сума нацыяў, маюць на гэта поўнае права, і ніхто ня можа ім прымусам навязаць іншую форму палітычнага жыцьця. І нова і разумна. Ці не дадаць яшчэ, што, кажучы наогул, нацыі маюць права адмяніць у сябе канстытуцыю, замяніўшы яе систэмай самоволі, вярнуцца да старых парадкаў, бо нацыі, і толькі самі нацыі маюць права вызначыць свой уласны лёс. Паўтараем: у гэтым сэнсе ні культурна-нацыянальная аўтаномія, ні ўсякая іншая нацыянальная рэакцыйнасьць „не супярэчыць“ правом нацыі

Ці ня гэта хацела сказаць паважаная канфэрэнцыя?

Не, ня гэта. Яна проста гаворыць, што культурна-нацыянальная аўтаномія „не супярэчыць“ ні правом нацыяў, а дакладнаму сэнсу программы. Справа йдзе аб програме, а не аб правох нацыяў.

Яно й зразумела. Калі-б да канфэрэнцыі ліквідатараў з'яўрнулася якая-небудзь нацыя, дык канфэрэнцыя магла-б проста ўстанавіць, што нацыя мае права на культурна-нацыянальную аўтаномію. Але да канфэрэнцыі з'яўрнулася не нацыя, а „дэлегацыя“ каўкаскіх соцыял-дэмократаў, праўда дрэнных соцыял-дэмократаў, але ўсё-ж-такі соцыял-дэмократаў, і пыталіся яны не аб правох нацыяў, а аб тым, ці не пярэчыць культурна-нацыянальная аўтаномія прын-

цы пам соцыял-дэмократы і, ці ня йдзе яна „ў разрэз“ з „дакладным сэнсам“ програмы соцыял-дэмократыі?..

Такім чынам, правы нацыі і „дакладны сэнс“ програмы соцыял-дэмократыі не адно й тое.

Відаць, ёсьць і такія запатрабаваныні, якія, не супярэчачы правам нацыяў, могуць супярэчыць „дакладнаму сэнсу“ програмы.

Прыклад. У програме соцыял-дэмократаў маецца пункт аб свабодзе рэлігійнага вызнаньня. Паводле гэтага пункту любая група асоб мае права вызнаваць любую рэлігію: католіцызм, праваслаўе і г. д. Соцыял-дэмократыя будзе змагацца проціў усялякіх рэлігійных рэпрэсіяў, проціў уціску праваслаўных, каталікоў, протэстантаў. Ці значыць гэта, што католіцызм, протэстантызм і г. д., ня супярэчаць дакладнаму сэнсу“ програмы? Не, ня значыць. Соцыял-дэмократыя заўсёды будзе пратэставаць проціў уціску католіцызму, протэстантызму, яна заўсёды будзе абараняць права нацыі вызнаваць любую рэлігію, але ў той-ж час яна, грунтуючыся на правідлова-зразумелых інтарэсах пролетарыяту, будзе агітаваць і проціў католіцызму, і проціў протэстантызму, і проціў праваслаўнае веры з тым, каб дасягнуць перамогу соцыялістычнага съветапагляду:

І яна будзе гэта рабіць таму, што протэстантызм, католіцызм і праваслаўе і г. д. бяз сумненія „супярэчаць дакладнаму сэнсу“ програмы, іначай кажучы, правідлова зразумелым інтарэсам пролетарыяту.

Тое-ж самае трэба сказаць аб самавызначэнні. Нацыі маюць права пабудавацца па свайму жаданню, яны маюць права захаваць любую сваю — нацыянальную ўстанову і шкодную; і карысную, ніхто ня можа (ня мае права!) прымусам умешвацца ў жыцьцё нацыі. Але гэта яшчэ ня значыць, што соцыял-дэмократыя ня будзе змагацца, ня будзе агітаваць проціў шкодных установаў нацыяў, проціў бессэнсоўных запатрабаванняў нацыяў. Наадварот, соцыял-дэмократыя абавязана весьці гэткую агітацыю і зрабіць уплыў

на волю нацыі такі, каб нацыі асталаиваліся ў форме найбольш адпаведнай інтэрэсам пролетарыяту.

Як відаць, „правы нацыяў“ і „дакладны сэнс“ прграммы—дзьве зусім розных плошчы. У той час, як „дакладны сэнс“ прграммы выяўляе інтэрэсы пролетарыяту, навукова азначаныя ў прграмме апошняга, — права нацыяў могуць выяўляць інтэрэсы любое клясы—буржуазіі, арыстократыі, духавенства і г. д. у залежнасці ад моцы і ўплыву гэтых клясаў. Тамака абавязкі марксystага, тутака права нацыяў, зложаных з розных клясаў. Правы нацыяў і прынцыпы соцыял-дэмократызму таксама могуць супярэчыць або не супярэчыць адно з другім, як, скажам, Хэопсава піраміда з славутнай конфэрэнцыяй ліквідатараў. Іх проста нельга раўняць адно з другім.

Але з гэтага выцякае, што паважаная канфэрэнцыя самым недапушчальным спосабам паблутала дзьве зусім розныя рэчы. Атрымалася не вырашэнне нацыянальнага пытанья, а бессэнсоўнасць, дзякуючы якой права нацыяў і прынцыпы соцыял-дэмократыі ня супярэчацца адно з другім—з гэтага вынікае, што кожнае запатрабаванье нацыяў можа быць пагоджана з інтэрэсамі пролетарыяту, значыць, ні адно запатрабаванье нацыяў, якія імкнуцца да самавызначэння, ня будзе супярэчыць „дакладнаму сэнсу“ прграммы!..

На грунце гэтай недарэчнасці й вырасла тая вядомая пастанова конфэрэнцыі ліквідатараў, па якой запатрабаванье нацыянальна-культурнай аўтаноміі „ня супярэчыць дакладнаму сэнсу“ прграммы.

Але конфэрэнцыя ліквідатараў нарушаема ня толькі законы лёгікі.

Яна зусім відавочна нарушаема „дакладны сэнс“ прграммы, бо вядома, што 2-гі зъезд, прыняўшы прграмму, рашуча адкінуў культурна-нацыянальную аўтаномію. Вось што гаварылася па гэтаму пытанью на гэтым зъезьдзе:

Гольдблат (бундавец): „Я лічу бязумоўна патрэбным стварэньне асобных установаў, якія забяспечылі-б свабоду

культурнага разьвіцьця нацыянальнасьцяў, і таму прапаную дадаць да § 8 „і стварэньне ўстановаў, якія забесьпечалі-бім пэўную свабоду культурнага разьвіцьця“ (гэта, як вядома, бундаўская формула культурна-нацыянальнай аўтаноміі. І. С.). Мартынаў зьвяртае ўвагу на тое, што агульныя ўстановы павінны быць утвораны так, каб яны забясьпечвалі прыватныя інтэрэсы. Немагчыма стварыць ніякай асобнай установы, якая забясьпечвала-бі свабоду культурнага разьвіцьця нацыянальнасьцяў.

Ягораў: „У пытаньні аб нацыянальнасьці мы можам прыняць толькі адмоўныя прапазыцыі, іначай кажучы, мы проціў усялякіх уціскаў нацыянальнасьці. Але нам, як соцыял-дэмократам, німа справы да таго, ці будзе тая або іншая нацыянальнасьць разьвівацца, як гэтая. Гэта справа стыхійнага процэсу“.

Кальцоў: „...Дэлегаты Бунду заўсёды абражаютца, калі пачынаецца размова аб іх нацыяналізьме. Між тым, тая папраўка, якая ўнесена дэлегатам ад Бунду, чиста нацыяналістычнага харектару. Ад нас вымагаюць чыннага падтрыманьня нават тых нацыянальнасьцяў, якія выміраюць“.

...У выніку папраўка Гольдблата адкінута большасцю проціў трох.

Такім чынам, ясна, што конфэрэнцыя ліквідатараў „супярэчыць дакладнаму сэнсу“ програмы. Яна нарушила програму.

Цяперака ліквідатары прабуюць апраўдацца, адсылуючыся на Стокгольмскі зъезд, які нібы-то санкцыянуваў культурна-нацыянальную аўтаномію.

Так Ул. Касоўскі піша:

„Як вядома, паводле умовы прынятай на Стокгольмскім зъезьдзе, Бунду дадзена было права захаваць сваю нацыянальную програму (да вырашэнья нацыянальнага пытаньня на агульна-парцыйным зъезьдзе). Гэты зъезд прызнаў, што нацыянальна-культурная аўтаномія ў усялякім выпадку не пярэчыць агульна-парцыйнай програме“ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Гл. „Наша Заря“, 1912 года, № 9—10, ст. 120.

Тымчасам, зъезд у Стокгольме і ня думаў санкцыянаваць програму Бунду—ён проста згадзіўся часова пакінуць пытанье адчыненым. Храбраму Касоўскаму не хапіла съмлесьці сказаць усю праўду. Але факты самі гавораць за сябе. Вось яны:

Уносіцца папраўка Галіным: „Пытанье аб нацыянальной программе астaeцца адчыненым, з прычины неразгледжанья яго зъездам” (за 50—галасоў, проці—32).

Голос: „Што значыць—адчыненым”?

Старшыня: „Калі мы гаворым, што нацыянальнае пытанье астaeцца адчыненым, дык гэта значыць, што Бунд да наступнага зъезду можа захаваць сваё вырашэнье па гэтаму пытанью”<sup>1)</sup>.

Як бачыце, зъезд нават „не разглядзеў” пытанья аб нацыянальной программе Бунду—ён проста пакінуў яго „адчыненым”, пакінуўшы самому Бунду вырашыць лёс свай программы да наступнага агульнага зъезду. Іншымі словамі: зъезд у Стокгольме ўхіліўся ад пытанья, ня даўшы ацэнкі культурна-нацыянальнай аўтаноміі ні туды, ні сюды.

Між тым, конфэрэнцыя ліквідатараў самым пэўным чынам распачынае ацэнку справы, прызнае культурна-нацыянальную аўтаномію дапушчальнай і санкцыянуе яе ад імя программы партыі.

Розніца кідаецца ў вочы.

Такім чынам, конфэрэнцыя ліквідатараў, ня гледзячы на ўсялякія хітрыкі, ні на крок не пасунула наперад нацыянальнага пытанья.

Уплыў перад Бундам і каўкаскімі нацыянал-ліквідатарамі—гэта ўсё, да чаго яна зъявілася здольнай.

## 7. НАЦЫЯНАЛЬНАЕ ПЫТАНЬНЕ Ў РАСЕІ.

Нам астaeцца намеціць станоўчае вырашэнье нацыянальнага пытанья.

Мы грунтуемся на тым, што пытанье можа быць вы-

<sup>1)</sup> Гл. „Наше Слово”, № 3, 1906 г., ст. 53.

рашана толькі ў цеснай сувязі з перажываным у Рәсей момантам.

Расея жыве ў пераходны час, калі „нормальнае“, „констытуцыйнае“ жыцьцё яшчэ не асталявалася, калі крызіс яшчэ ня вырашан. Адсюль рух сучасны й будучы, рух, які ставіць сабе тыя-ж мэты, што і ў гады першага нарастанья (ў 1905 г.).

У сувязі з гэтым рухам і павінна быць разгледжана нацыянальнае пытанье.

Такім чынам, поўная дэмократызацыя краю, як грунт і ўмова вырашэння нацыянальнага пытанья.

Пры вырашэнні пытанья трэба лічыцца ня толькі з унутраным, але й з надворным становішчам. Расея знаходзіцца паміж Эўропай і Азіяй, паміж Аўстрыяй і Кітаем.

Рост імпэрыйлізму ў Эўропе — не выпадковасць. У Эўропе капіталу робіцца цесна, але ён рвецца ў чужбыя краі, шукаючы новых рынкаў, танных працаўнікоў, новых пунктаў дзейнасьці. Але гэта робіцца становішча больш складаным і даводзіць да вайны. Зусім магчыма гэткае злучэнне ўнутраных і знадворных конъюнктур, пры якім тая, ці іншая нацыянальнасьць у Рәсей знайдзе патрэбным паставіць і вырашыць пытанье аб сваёй незалежнасьці. І, зразумела, ня справа марксystых рабіць у гэткіх выпадках перашкоды.

Але з гэтага выплывае, што расейскія марксystыя не абыйдуцца бяз права нацыяў на самавызначэнне.

Такім чынам, права самавызначэння, як абавязковы пункт у вырашэнні нацыянальнага пытанья.

Далей. Як быць з тымі нацыямі, якія з тых ці іншых прычын пажадаюць лепш астацца ў межах цэлага?

Мы бачылі, што культурна-нацыянальная аўтаномія няпрыгодна.

Папершае, яна штучна й няжыцьцёва, бо яна разьлічвае на штучнае съязгванье ў вадну нацыю людзей, жыцьцё якіх, сапраўднае жыцьцё, разлучае й перакідае ў розныя канцы дзяржавы.

Падругое, яна папіхае да нацыяналізму, бо яна вядзе да погляду „разьмежаваньня“ людзей па нацыянальным курыям, да погляду „захаваньня“ й гадаваньня „нацыянальных асаблівасцяў“, — справа, якая зусім не пасуе соцыял-дэмократы.

Гэта не выпадковасць, што морàўскія сэпаратысты ў рэйхстазе, аддзяліўшыся ад нямецкіх с.-д. дэпутатаў, аб'ядналіся з морàўскімі буржуазнымі дэпутатамі ў вадно, гэтак кажучы, морàўскае „кола“. Не выпадковасць і тое, што расейскія сэпаратысты з Бунду загразьлі ў нацыяналізьме, носячыся з „суботай“ і „жаргонам“. У Думе няма яшчэ бундаўскіх дэпутатаў, але ў раёне Бунду маецца клерыкальна-рэакцыйная жыдоўская грамада, у „кіруючых установах“, якой Бунд робіць пакуль-што „аб'яднаньне“ жыдоўскіх працаўнікоў і буржуа<sup>1)</sup>). Гэтая ўжо лёгіка культурна-нацыянальнай аўтаноміі.

Такім чынам нацыянальная аўтономія не вырашае пытаньня.

Дзе-ж выхад?

Адзінае правідловае вырашэньне — краёвая аўтономія, аўтономія гэткіх вызначыўшыхся адзінак, як Польшча, Літва, Украіна, Каўказ і г. д.

Перавага краёвай аўтономіі раней за ўсё ў тым, што пры ёй прыходзіцца мець справу не з фікцыяй без тэрыторыі, а з вызначаным жыхарствам, якое жыве на пэўнай тэрыторыі.

Затым, яна не разъмяжоўвае людзей па нацыям, яна не ўзмацняе нацыянальных перагародак, — наадварот, яна толькі ламае гэтыя перагародкі і яднае жыхарства дзеля таго, каб адчыніць шлях для разьмежаваньня іншага роду, разьмежаваньня па клясах.

Нарэшце, яна дае магчымасць найлепшым спосабам выкарыстаць прыродныя багацьці краю й раззвіць вытворчыя сілы, не чакаючи вырашэньне агульнага цэнтру, — фун-

<sup>1)</sup> Справа здача „VIII конф. Бунду“, канец рэзолюцыі.

кцыі не прыналежныя да культурна-нацыянальной аўтономіі.

Такім чынам, краёвая аўтономія, як абавязковы пункт у вырашэнні нацыянальнага пытаньня.

Няма сумненія, што ні адна з краін не зьяўляеца на ўсім сваім абшары нацыянальна-аднастайней, бо ў кожную з іх укроплены нацыянальныя меншасьці. Гэткімі зьяўляюцца жыды ў Польшчы, латышы ў Літве, расейцы на Каўказе, палякі на Украіне і г. д. Дзеля гэтага можна баяцца, што меншасьці будуць прыгнечаны нацыянальнымі большасьцямі. Але баязнь гэта мае грунт толькі ў тым выпадку, калі краіна астаецца пры старых парадках. Каля-б у краю быў поўны дэмократызм, — дык ня было-б ніякага грунту непакоіцца.

Прапануюць звязаць раскіданыя меншасьці ў адзіны нацыянальны хаўрус. Але меншасьці патрабуюць ня штучнага хаўрусу, а рэальных правоў у сябе на месцы. Што можа даць ім такі хаўрус бяз поўнай дэмократызацыі? Альбо: якая патрэба ў нацыянальным хаўрусе пры поўнай дэмократызацыі?

Што асабліва нэрвуе нацыянальную меншасьць?

Меншасьць нездаволена не адсутнасьцю нацыянальнага хаўрусу, а адсутнасьцю права роднае мовы. Дайце ёй карыстацца роднай мовай, — і нездаволеніе пройдзе сама сабою.

Меншасьць нездаволена не адсутнасьцю нацыянальнага хаўрусу, а адсутнасьцю ў яе роднае школы. Дайце ёй гэтую школу, — і нездаволеніе згубіць усялякі грунт.

Меншасьць нездаволена не адсутнасьцю нацыянальнага хаўрусу, а адсутнасьцю свабоды сумленія, перамяшчэння і інш. Дайце ёй гэтыя свабоды, — і яна перастане быць нездаволенай.

Такім чынам нацыянальнае роўнапраёе ў ўсіх яго відах (мова, школы і інш.), як абавязковы пункт у вырашэнні нацыянальнага пытаньня. Агульна-дзяржаўны закон,

даны на грунце поўнай дэмократызациі краю, і забесьпячаючы ўсе бяз выключэння віды нацыянальных прывілеяў і ўсялякі ўціск і абмежаваньне правоў нацыянальных меншасцяў,—у гэтым і толькі ў гэтым можа быць сапраўдная, а не на паперы, гарантія правоў нацыянальных меншасцяў.

Можна спрачацца, або не спрачацца з існаваньнем лёгічнай сувязі паміж арганізацыйным фэдэралізмам і культурна-нацыянальнай аўтономіяй. Але нельга спрачацца з тым, што апошняя стварае спагадную атмосферу для бязъмежнага фэдэралізму, пераходзячага ў поўнае аддзяленье, у сэпаратызм. Калі чэхі ў Аўстрыі й бундаўцы ў Pacei, пачаўшы справу з аўтономіі, і перашоўшы потым да фэдэрацыі, скончылі сэпаратызмам, дык у гэтым, бязумоўна, вялікую ролю сыграла нацыяналістычная атмосфера, якую распаўсюджвае нацыянальная аўтономія. Гэта не выпадковасць, што нацыянальная аўтономія і арганізацыйная фэдэрацыя йдуць поруч. Яно й зразумела. І адно й другое патрабуюць разъмежаваньня па нацыянальнасці, і гэта і другая разьлічаны на арганізацыю па нацыянальнасці. Падабенства бязумоўнае. Розніца толькі ў тым, што тамака разъмяжоўваюць жыхарства наогул, а тутака—с.-д. працоўных.

Мы ведаем, да чаго прыводзіць разъмежаваньне працаўнікоў па нацыянальнасцях. Распад адзінай працоўнай партыі, разబіка хаўрусаў па нацыянальнасцях, абвастрэньне нацыянальных стычак, нацыянальнае штрэйкбрэхэрства, поўная дэморалізацыя ў радох соцыял-дэмократыі — вось вынікі арганізацыйнага фэдэралізму. Гісторыя соцыял-дэмократыі ў Аўстрыі і дзейнасць Бунду ў Pacei... выразна сьведчыць аб гэтым.

Адзіны сродак проці гэтага — арганізацыя на падставах інтэрнацыянальнасці.

Згуртаваньне на мясцох працаўнікоў розных нацыянальнасцяў у адзінага і цэлья колектывы, згуртаваньне гэтих колектываў у адзіную партыю — вось задача.

Зразумела, што гэтая будоўля не выключае, а прадбачыць шырокую аўтономію краін у сярэдзіне адзінага партыйнага цэлага.

Прыклад Каўказу падкрэслівае ўсю мэтазгоднасць гэтага тыпу арганізацыі, Калі каўказцам удалося перамагчы нацыянальныя стычки паміж армянскім і татарскімі працаўнікамі, калі ім удалося забясьпечыць жыхарства ад магчымай разыні й перастрэлак, калі ў Баку, гэтым каўлейдаскопе нацыянальных групаў, цяперака ўжо немагчымы нацыянальныя сутычки, калі тамака удалося накіраваць працаўнікоў на адзіны шлях магутнага руху, — дык у гэтым не апошнюю ролю адыграла інтэрнацыянальная будова каўкаскай соцыял-дэмократыі.

Тып арганізацыі мае ўплыў на толькі на практычную працу. Ен накладае нязводную пячатку на ўсё духоўнае жыцьцё працаўніка. Пратынік жыве жыцьцём сваёй арганізацыі, ён тамака расьце духоўна й гадуецца. І вось, знаходзячыся ў сваёй арганізацыі і спатыкаючыся тамака кожны раз са сваімі іншанацыянальнымі таварышамі, вядучы разам з імі агульную барацьбу пад кірауніцтвам агульнага колектыву, — ён глубока праймаецца думкаю аб tym, што працаўнікі раней за ўсё—сябры аднай клясавай сям'і, сябры адзінай армii соцыялізму.

А гэта ня можа ня мець вялізарнага выхаваўчага значэння для шырокіх колаў працоўнае клясы.

Дзеля гэтага інтэрнацыянальны тып арганізацыі зьяўляецца школай сяброўскіх пачуцьцяў, найвялікшай агітациій на карысць інтэрнацыяналізму.

Ня тое з арганізацыяй па нацыянальнасцях. Арганізуючыся на грунца нацыянальнасці, працаўнікі замыкаюцца ў нацыянальныя шкарлупы, адгараджаюцца адзін ад аднаго арганізацыйнымі перагародкамі. Падкрэсліваецца не агульнае паміж працаўнікамі, а тое, чым яны адзін ад аднаго адрозніваюцца. Тутака працаўнік перш за ўсё—сябра сваёй нацыі: жыд, паляк, і. г. д. Ня дзіва, што нацыянальны фэдэралізм у арганіза-

цыі выхоўвае ў працаўнікоў дух нацыянальнай адмежаванасці.

Дзеля гэтага нацыянальны тып арганізацыі зьяўляецца школай нацыянальнай вузкасьці й заплясьнеласці.

Такім чынам, перад намі два прынцыпова розных тыпы арганізацыі: тып інтэрнацыянальнага згуртаваньня і тып арганізацыйнага „разъмежаваньня“ працаўнікоў па нацыянальнасцях.

Спрабы пагадзіць гэтыя два тыпы дагэтуль ня мелі пасъпеху.

Згодніцкі статут аўстрыйскай соцыял-дэмократыі, выпрацаваны ў Вімбэргу ў 1897 годзе, завіс у паветры. Аўстрыйская партыя разьбілася на часткі, цягнучы за сабой хаўрусы. „Пагаджэнье“ зьяўлялася ня толькі ўтопічным, але й шкодным. Штрасэр меў рацыю, гаворачы, што „сэпаратызм атрымаў свой першы трывумф на Вімбэрскім партэйтазе“.

Тое-ж самае ў Рәсеi. „Пагаджэнье“ з фэдэралізмам Бунду, які адбыўся на Стокгольмскім з’езьдзе, скончылася поўным крахам. Бунд сарваў Стокгольмскі кампраміс. Бунд з першага-ж дня пасъля Стокгольму зрабіўся перашкодай на шляху да злучэнья працаўнікоў на мясцох у адзіную арганізацыю, замыкаючу ў сабе працаўнікоў усіх нацыянальнасцяў.

І Бунд упарта вёў далей сваю сэпаратыскую тактыку, ня гледзячы на тое, што ў 1907 і ў 1908 годзе расейская соцыял-дэмократыя некалькі разоў вымагала, каб еднасць зьнізу паміж працаўнікамі ўсіх нацыянальнасцяў была нарэшце праведзена ў жыцьцё. Бунд, пачаўшы з арганізацыйна-нацыянальнай аўтономіі, перайшоў да фэдэрацыі дзеля таго, каб скончыць поўным разрывам, сэпаратызмам. Парываючы-ж з расейскай соцыял-дэмократыяй, ён унёс у яе бязладзьдзе і дэморалізацыю. Успомнім хая-б справу Ягеллы.

Дзеля гэтага шлях „пагаджэння“ трэба пакінуць, як утопічны і шкодны.


Адно з двух: або фэдэралізм Бунду, і тады—расейская соцыял-дэмократыя перабудоўваецца на падставе „разъмежаваньня“ працаўнікоў па нацыянальнасцях, або інтэрнацыянальны тып арганізацыі, і тады Бунд перабудоўваецца на падставе тэрыторыяльнай аўтаноміі, накшталт каўкаскай, латыскай і польскай соцыял-дэмократыі, адчыняючы шлях справе беспасярэдняга аб'яднанья жыдоўскіх працаўнікоў з працаўнікамі іншых нацыянальнасцяў Расеі.

Сярэдзіны няма: прынцыпы перамагаюць, а не „пагаджаюцца“.

Такім чынам, прынцыпы інтэрнацыянальнага аб'яднання працаўнікоў, як абавязковы пункт у вырашэнні нацыянальнага пытаньня.

Вена 1913 г., Студзень.





14 LIST 1929

Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001008714341